



«Я натрапіў на гэтых волатаў раніцай у нядзелю ў Віцебскім раёне. Раслі мае прыгажуні ў траве вышынёй за чалавечы пояс. Дыяметр шапачкі першага з іх быў пад 25 см, другога — аж 30 см...»



Сёння беларускія мамы могуць не хвалявацца за тое, якімі стравамі папесціць немаўлят. Асартымент з дзіцячым харчаваннем штогод пашыраецца, акрамя таго ўзмацняюцца патрабаванні да яго вытворчасці.



...Спецыялістам здаралася заходзіць у шыкоўны дом з усім наборам найноўшай бытавой тэхнікі і прыбораў, а потым высвятлялася, што гаспадары мелі доўг на ашале за многія тысячы кілават-гадзін электраэнергіі.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ДАРУЧЫЎ ДАПРАЦАВАЦЬ ІНВЕСТПРАЕКТ ПА СТВАРЭННІ СІСТЭМЫ ЭЛЕКТРОННАГА ЗБОРУ АПЛАТЫ ЗА ПРАЕЗД НА АЎТАДАРОГАХ

УКАРАНЕННЕ на дарогах Беларусі сістэмы электроннага збору платы за праезд транспартных сродкаў не павінна знізіць транзітныя патокі і закрануць інтарэсы беларускіх грамадзян. Такое патрабаванне 4 верасня агучыў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пытанні рэалізацыі інвестыцыйнага праекта стварэння і эксплуатацыі адпаведнай сістэмы, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

«Размова сёння пойдзе аб новаўвядзенні ў нашай краіне. Мы абмяркуем, магчыма, прыемем неабходныя рашэнні па адным з важнейшых інвестыцыйных праектаў, якія нам трэба рэалізаваць, — сказаў Прэзідэнт, адкрываючы нараду. — Галоўнае, гэта новаўвядзенне не павінна закрануць інтарэсы беларускіх грамадзян, тым больш пагоршыць іх дабрабыт. Таму мы і вырашылі на такім высокім узроўні абмеркаваць гэты праект».

Звяртаючыся да прадстаўнікоў урада, Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў далажыць аб тым, наколькі аб'ектыўна вывучана пытанне кошту стварэння такой сістэмы на сусветным рынку і для Беларусі, а таксама якая ступень інавацыйнасці гэтага праекта. Кіраўніка дзяржавы таксама цікавіла, як прапрацаваны ўдзел у ім ачынных арганізацый. Немалаважнае і пытанне, як адрэагуюць удзельнікі транспартных патокаў на ўкараненне новай сістэмы. «Укараненне гэтай сістэмы не павінна знізіць транзітныя патокі праз нашу краіну», — падкрэсліў у сувязі з гэтым кіраўнік дзяржавы.

Асноўным інвестарам і выканаўцам праекта выступае аўстрыйская кампанія «Капш» — сусветны лідар па стварэнні і эксплуатацыі аналагічных сістэм. З моманту свайго заснавання ў 1892 годзе кампанія спецыялізуецца на распрацоўцы і вытворчасці інфармацыйных тэхналогій і сістэм сувязі, а таксама інфармацыйных рашэнняў у галіне транспарту. Кампанія «Капш» займае больш за 60 працэнтаў сусветнага рынку ў гэтым сегменце. Яна паспяхова рэалізавала звыш 140 такіх праектаў у 30 краінах свету. Абарот кампаніі за мінулы год склаў каля 800 млн еўра.

На нараду быў запрошаны прадстаўнік кампаніі-інвестара Эрвін Топлак, які раскажаў аб сваім бачанні праекта ў Беларусі. Адна з кампаній групы «Капш» паспяхова працуе ў Беларусі, супрацоўнічаючы з кампаніяй Velcom.

Сістэма спажання платы, што ствараецца ў краіне, будзе заснавана на тэхналогіях мікрахвалевай перадачы даных на кароткай адлегласці. Прапанаваная сістэма патрабуе выкарыстання бартавых уладкаванняў ва ўсіх транспартных сродках, з якіх спажанецца плата. Бартавыя ўладкаванні плануецца распаўсюджаць праз сетку размеркавальных пунктаў, у прыватнасці АЗС, аб'екты прыдарожнага сэрвісу. Сігнал, які паступае з бартавога ўладкавання праз устаноўлены над дарогай партал з электроннымі кампанентамі, перадаецца па каналах сувязі ў цэнтральны офіс, дзе і адбываецца фіксацыя аплаты за праезд. Папаўненне рахунку для аплаты за праезд можна будзе ажыццяўляць у пунктах распаўсюджвання бартавых уладкаванняў. Эрвін Топлак прадэманстраваў кіраўніку дзяржавы бартавыя ўладкаванні, якія выкарыстоўваюцца для грузавых і легкавых аўтамабіляў.

Сістэма не патрабуе ўвядзення абмежавання па скорасці, колькасці палос руху і перастраенні паміж імі, а таксама не стварае якіх-небудзь іншых перашкод руху транспартных сродкаў.

Ствараемая сістэма будзе мець тэхнічную сумяшчальнасць з аналагічнымі сістэмамі спажання платы, якія эксплуатауюцца кампаніяй у такіх еўрапейскіх краінах, як Аўстрыя, Чэхія, Швейцарыя, Швецыя, Польшча, Італія, Францыя, Іспанія, а таксама ствараюцца ў Расійскай Федэрацыі.

Праект у Беларусі плануецца рэалізаваць у 3 фазы, устанавішы сістэмы на асноўных рэспубліканскіх трасах. Першая фаза праекта можа быць рэалізавана ўжо да ліпеня 2013 года. Як адзначыў інвестар, для карыстальнікаў гэта сістэма зручная і прстая ў эксплуатацыі. Усяго плануецца распаўсюдзіць яе дзеянне прыкладна на 2800 км дарог.

Прычынай шырокай распаўсюджанасці сістэм, заснаваных на мікрахвалевай тэхналогіі, з'яўляецца высокая эфектыўнасць спажання платы — на Узроўні 97-99 працэнтаў, прастата і надзейнасць эксплуатацыі, а таксама істотна больш нізкая цана і больш кароткія тэрміны ўкаранення.

Дзеючая цяпер у Беларусі сістэма збору сродкаў створана ў 1996 годзе і ўсталявана не толькі тэхнічна, але і канцэптуальна. Фінансавыя страты за кошт адыходу вадзіцельў ад аплаты складаюць не менш за 20 працэнтаў. На нарадзе было выказана аднадушнае меркаванне аб неэфектыўнасці яе далейшага развіцця з-за дарагаванні і недастатковай эфектыўнасці.

Візіт-прэз'м Эрнатоў Калінін далажыў, што рабочая група дэталёва прапрацавала ўсе аспекты, якія датычацца магчымасці ўкаранення праекта ў Беларусі. Камісія прышліла да высновы, што прапанаваная аўстрыйскай кампаніяй сістэма найбольш эфектыўная.



САМЫЯ ЗАХОДНІЯ ЯБЛЫКІ БЕЛАРУСІ

І вёсцы Крынкі Камянецкага раёна словазлучэнне «самае заходняе ў Беларусі» можна ўжываць літаральна ў кожным выпадку. Як, напрыклад, з яблыкамі. Падставу дае само геаграфічнае знаходжанне населенага

пункта — нават на звычайнай карце відаць, што менавіта Крынкі трапілі ў найбольш заходні куточак на беларуска-польскім памежжы. Таму і дом, і сад за домам, і самі гаспадары — Іван Фёдаравіч

і Аляксандра Іванаўна Клімукі (на фота) — самыя заходнія. Да таго ж яны і самыя апошнія жыхары Крынак. Астатнія тутэйшыя насельнікі — часовыя жыхары, усяго толькі «летнія».



Нейрахірург

Арнольд СМЕЯНОВІЧ:

«МОЖНА ЎСЁ. АЛЕ ВА ЎСІМ ПАВІННА БЫЦЬ МЕРА»

Дыялогі «Звядзі»

Я прышла на інтэрв'ю, а яго тэрмінова выклікалі на аперачыню. «Хутка вярнуся!» — пабяжыў ён, выходзячы з кабінета, як быццам размова ішла не пра выдаленне пухліны галаўнога мозга, а пра банальны апендыцыт.

Ён адсутнічаў каля гадзіны. Нарэшце з таго боку прыдчыненых дзвярэй паўсяга голас, які гаварыў камусьці: «Не хвалюцца, аперацыя ў вашай дачкі прайшла нармальна...».

Звычайныя словы, якія звычайна кажуць дактары знерваваным сваякам... Цудадзейныя словы, з якіх пачынаецца адлік новага жыцця. Яшчэ аднаго жыцця, адважанага доктарам Арнольдам Смяяновічам. Гэта для калег ён — кіраўнік нейрахірургічнага аддзела Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтры нейралогіі і нейрахірургіі, заслужаны дзеяч навукі, акадэмік і прафесар. Для хворых жа, для іх родных і блізкіх ён — амаль што Бог, які валодае сакрэтамі быцця.

І вось гэты небажыхар просіць прабачэння (!) за затрымку, садзіцца ў крэсла насупраць і пытаецца: «Вам чаю ці кавы?». І падкладвае ў сподачак малінавае варэнне... Крыху збянтэжана, кажу, што для мяне нейрахірургі і касманаўты — нешта роднаснае, бо і першым, і другім скараюцца найскладнейшыя зямныя працэсы і законы...



— Дык я ў дзяцінстве і марыў стаць лётчыкам, — усміхаецца Арнольд Фёдаравіч. — Мой бацька быў ваенным. Летам 41-га — мне не споўнілася яшчэ і 4-х гадоў — яго тэрмінова адзавалі ў Акадэмію імя Фрунзэ, дзе ён вучыўся, і накіравалі на фронт, у дасантныя войскі. Адтуль ён ужо не вярнуўся. Мама расказвала, што, калі тата ад'язджаў з вёскі Пухавічы, дзе жыла наша сям'я, я доўга чапляўся за яго, не хацеў адпусціць... Зразумеў, бацькавыя гены зрабілі сваю справу: уласную будучыню я звязваў толькі з неба, марыў стаць ваенным лётчыкам... Але ж чалавек мяркуе, а Бог вырашае... Здарыўся няшчасны выпадак: я трапіў пад прычэп, мяне выратаваў паліўчы. Менавіта пасля гэтага валіў ад сваёй бабці: «Ты павінен стаць хірургам!». Спачатку я

яшчэ сумняваўся, вагаўся, але ў 8-м класе, пасля таго, як надзеў акулеры, з марамі пра ваенную кар'еру даўлася развітацца. У 1954-м паступіў у медыцынскі інстытут, у хірургію прыйшоў у 60-м, а ў нейрахірургію — у 63-м. І вось ужо 50 гадоў яна не адпускае мяне ад сябе. (Усміхаецца. — Аўт.) — А дзе, Арнольд Фёдаравіч, спасцігалі прафесійныя «азы»? — У пасёлку Дрыбін Магілёўскай вобласці. Там патрэбны быў менавіта хірург. І я рвануў туды. Некаторыя мае аднакурснікі, каб замацавацца бліжэй да сталіцы, зайшлі працаваць са-нітарнымі ўрачамі, тэрапеўтамі, здарыўся кімсьці... Тады здавалася, што часова. Але, паплыўшы па цячэнні, яны так і не вярнуліся ў хірургію... STAR 2

ЦЫТАТА ДНЯ



Ірына АРХІПАВА, першы намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва:

«Мы цымат будзем, а плануем будаваць яшчэ больш і ўзводзіць больш складаныя маштабныя збудаванні рознага прызначэння: ад сучасных жылых кварталаў да аб'ектаў атамнай энергетыкі, забяспечваючы пры гэтым камфорт і якасць пражывання грамадзян, павышэнне эфектыўнасці работы эканомікі і энергетычнай бяспекі краіны».

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 24°
Віцебск	+ 20°
Гомель	+ 21°
Гродна	+ 20°
Магілёў	+ 20°
Мінск	+ 21°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 5.09.2012 г.

Долар ЗША	8430,00 ▲
Еўра	10640,00 ▲
Рас. руб.	262,00 ▲
Укр. грыўня	1034,36 ▲

ВЕРАСЕНЬ БУДЗЕ ЦЁПЛЫМ

Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных сіноптыкаў, сярэднямесячная тэмпература паветра ў верасні чакаецца прыкладна на 1 градус вышэй за кліматычную норму, якая складае 11—13 градусаў. Пра гэта рэдакцыя паведамляе спецыяліст Рэспубліканскага гідрометцэнтры Мінпрамысловы Вольга ФЯДОТАВА.

Акрамя таго, у верасні прагназуецца крыху менш дажджоў. Ападкаў чакаецца ў межах 75—90 працэнтаў ад кліматычнай нормы, якая складае ў месяц 50—71 мм. Атрымліваецца, што пачатак восені ў Беларусі будзе сапраўды зальным.

Што тычыцца бягучага надвор'я, то Вольга Фядотава паведаміла, што ў ноч на пятніцу непрацяглая дажджы чакуюць толькі месцамі, а ўдзень выключна па паўночнай палове Беларусі. Тэмпература паветра ўначы — усяго 3—10 цэпца, а ўдзень — не больш за 13—20 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПАДЧАС БЕСПАРАДКАЎ У БЕЛФАСЦЕ ПАЦЯРПЕЛА БОЛЬШ ЗА 50 ПАЛІЦЭЙСКІХ

У выніку двухдзённых беспарадкаў у Белфасце пацярпела больш за 50 паліцэйскіх, паведаміла англійскі друк. У першы дзень пратэстаў было паранена 47 паліцэйскіх, у другі — яшчэ 9. Беспарадкі пачаліся ў нядзелю, 2 верасня, пасля дэманстрацыі ляляістаў-пратэстантаў, якія жадаюць заставацца ў складзе Злучанага Каралеўства, супраць парадку рэспубліканцаў-католікаў, якія выступаюць за аддзяленне Паўночнай Ірландыі ад Вялікабрытаніі.

Вартавыя парадку, якія спрабавалі не дапусціць сутыкненняў паміж пратэстантамі і католікамі, ужылі гумовыя кулі і вадмагеты для разгону натоўпу. Між тым паліцэйскіх закідалі «кактэйлямі Молатава», петардамі, бутэлькамі і камянямі, перадае BBC News. Паліцыя дадала ў вадмагеты фарбавальнікі, каб пасля вылічэння зламасынікаў па слядах фарбы, адзначае The Guardian.

Цяперашнія беспарадкі выклікаюць занепакоенасць улад у сувязі з парадкам ляляістаў, які павінен прайсці 29 верасня. Гэты парадок стане адным з самых буйных пратэстанцкіх мерапрыемстваў у Паўночнай Ірландыі за апошнія дзесяцігоддзі.

У ІНДЫІ СТАЛІ ЎСТАЛЁЎВАЦЬ БАНКАМАТЫ У ПАЛІЦЭЙСКІХ УЧАСТКАХ

Індыйскія банкі пачалі ўсталёўваць банкаматы ў паліцэйскіх участках, каб абараніць кліентаў і прыстасаваны ад рабаўнікоў. Як перадае BBC News, першым такім банкам стаў Bank of Baroda, які належыць ураду Індыі; ён усталяваў свой банкамат у адным з паліцэйскіх участкаў на поўначы штата Джайпур.

Як піша Times of India са спасылкай на свае крыніцы, паліцэйскае ўпраўленне ў Джайпурі пагадзілася выдзеліць месца пад банкаматы мінімум у 40 мясцовых участках з 55-ці. Мясечная арэндная плата за месца складае 20 тысяч рупій (каля 286 долараў).

Крэдытныя установы, нягледзячы на неабходнасць плаціць арэндную плату за месцы ў паліцэйскіх участках, зараз могуць скараціць свае выдаткі на ахову, якую вымушаны ставіць каля банкаматаў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЗША ПААБЯЦАЛІ ІРАНУ НЕ ДАПАМАГАЦЬ ІЗРАІЛЬСКОЙ БАМБАРДІРОЎЦЫ

Адміністрацыя ЗША праз еўрапейскіх пасярэднікаў данесла да іранскага кіраўніцтва інфармацыю аб тым, што не будзе дапамагаць Ізраілю ў выпадку рашэння апошняга атакаваць Ісламскую рэспубліку, піша газета «Едыёт Ахронт». Паводле гэтых звестак, амерыканцы паабяцалі трымацца ў баку ад магчымага канфлікту, калі Іран не адважыцца на ўдар у адказ «супраць інтарэсаў ЗША ў рэгіёне».

Вашынгтон, у прыватнасці, папярэджваў Ірану, што ў спіс гэтых інтарэсаў уваходзяць амерыканскія ваенныя аб'екты, баявыя караблі і самалёты. Акрамя таго яшчэ раней Тэгеран папярэдзіў пра магчымыя наступствы спробы перакрыць Апарэцкі праліў, праз які на рынку паступае да чвэрці ўсёй сусветнай нафты.

Па звестках выдання, Ізраіль і ЗША ўсё яшчэ не могуць прыйсці да агульнай думкі адносна таго, як дзейнічаць у дачыненні да іранскай ядзернай праграмы, прычым Іерусалім займае значна больш жорсткую пазіцыю. Ізраільцыяне дамагаюцца, каб ЗША прама прыгрозілі Ірану вайной, калі той не спыніць сваю ядзерную праграму. Ва ўрадзе Біньяміна Нетаньягу кажуць, што Барак Абама зробіць адпаведную заяву 25 верасня на цырымоніі адкрыцця чарговай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку.

Крыніцы ў адміністрацыі ЗША аднак мяркуюць, што Ізраіль хоча ўцягнуць іх краіну ў вайну, якая амерыканцам зусім не патрэбна, асабліва напярэдадні лістападаўскіх выбараў прэзідэнта.

КОРАТКА

Савет па сямейным каштоўнасцях будзе створаны пры Святым сінодзе БПЦ, такое рашэнне было прынята на пасяджэнні Сінода. Аб неабходнасці стварэння такога савета заявіў Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.

Больш як 1,3 тыс. заяў і паведамленняў аб прапачы дзіцяці паступіла ў міліцыю Беларусі са студзеня па ліпень гэтага года, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС. Пры гэтым 99 працэнтаў непаўналетніх былі знойдзены. Тым не менш у міліцыі заклапочаны гэтай праблемай.

Розніца паміж самымі высокааплатамі і самымі нізкааплатамі катэгорыяй работнікаў розных галін у 2005 годзе складала 4,6 раза, у 2011 годзе — 3,2 раза, у студзені — чэрвені гэтага года паказчык быў 4,3 раза, а за студзень—ліпень — 4,1 раза.

Мінскія ўлады будуць прымаць самыя жорсткія меры па фактах пабараў у сталічных школах, паведаміла БЕЛТА.

У Беларусі спросцяць санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні для арганізацый, якія вырабляюць хлеб, хлебабулачныя і кандытарскія вырабы. Новыя санітарныя правілы ўстапоўваюць у сілу 15 верасня 2012 года.

З 12 па 16 верасня ў сувязі з правядзеннем рэспубліканскага фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2012» на вуліцах горада Горкі абмяжуюць рух транспарту.

ЯКІ БЕЛАРУСКІЯ СУВЕНІРЫ ВЫ ПРАПАНАВАЛІ Б НАБЫЦЬ ГАСЦЯМ КРАІНЫ?



Святлана АШМЯНА, студэнтка Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта:

— Усё, што зроблена ў Беларусі, будзе нагадваць інашэманам пра час, калі яны тут пабывалі. Толькі гэты напамін павінен быць як мага больш працяглым. І тут найлепшыя варыянты — майкі з адлюстраваннем дзяржаўнай сімволікі, кубкі з відэамі мясцовых славуцатэатраў, упрыгажэнні з саломкі, вязаныя сурвэткі, лапці, якія раней насілі нашы продкі. Гэтыя сувеніры не адно дзесяцігоддзе будуць радаваць вока пры ўмове, што адзённае насіць не станучы, каву з кубкаў піць не пачнуць, а ў лапцях на вуліцу не пойдучы (смяецца).



Аляксей ШВАКЕЛЬ, індывідуальны прадпрыемальнік, г. Ліда:

— У гэтай краіне ні бываю, заўсёды прывязу дахаты магнічныя на халадзільнік. Для мяне ён — найлепшы сувенір. Прапаную яго і іншым: заўсёды ёсць у продажы, многа месца не займае, упрыгожвае інтэр'ер. Дарчы, за мяжой вельмі любяць беларускія цукеркі. Не раз бачыў, як госці краіны купляюць іх і беларусы — сваякам ці знаёмым, да якіх едучы. Нават сам не раз па просьбе родных вазіў цукеркі ў Літву. Казалі, няма лепшага сувеніра!



Дар'я ТОКАРАВА, шырўльнік салона-шырўльніка «Майстар брайт», г. Мінск:

— Самы прыгожы і запамінальны той сувенір, які зроблены сваімі рукамі. Невыпадкова ён карыстаецца вялікім попытам у замежніаў. Без падарунка не застаецца ніводзін з ахвотных: у Беларусі такіх майстроў багата! Сувеніры на любы густ: вырабы з саломкі, упрыгажэнні з бісеру, гліняны посуд, вязаныя сурвэткі, тканяныя пасцы... Беларускае сувеніры адметныя сваёй непаўторнасцю і ўнікальнасцю!

Вераніка КАНЮТА.



ПРЭЗІДЭНТЫ БЕЛАРУСІ І ТУРКМЕНИСТАНА Ў ТЭЛЕФОННАЙ РАЗМОВЕ АБМЕРКАВАЛІ РЭАЛІЗАЦЫЮ ДВУХБАКОВЫХ ПРАЕКТАЎ

ПРЭЗІДЭНТ Беларусі **Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў у тэлефоннай размове з Прэзідэнтам Туркменістана Гурбангулі Бердымухамедавым шырокі спектр пытанняў двухбаковых адносін. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара.**

Кіраўнік дзяржаў выказалі адзінае меркаванне аб тым, што да дваццацігадовага юбілею ўстанавлення дыпламатычных адносін, які будзе адзначацца ў студзені наступнага года, нашы краіны падыйшлі з сур’ёзнымі поспехамі.

З добрай дынамікай рэалізацыю дамоўленасці, дасягнутыя ў рамках афіцыйнага візіту Прэзідэнта Туркменістана ў Мінск у красавіку гэтага года.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў важнае значэнне створанага беларуска-туркменскага дзелавога савета і прапанаваў правесці яго першае пасяджэнне ўжо ў кастрычніку ў Ашхабадзе, дзе беларуская дэлегацыя прыме ўдзел у IV Міжнародным інвестыцыйным форуме.

Прэзідэнты абмеркавалі таксама ход рэалізацыі буйнейшага сумеснага праекта па будаўніцтве Гарлькскага горна-абогачальнага камбіната. Беларускі бок надае прырытэтнаяе значэнне якансуму і своечасоваму выкананню ўсіх сваіх абавязаванасцей па будаўніцтве гэтага аб’екта «пад ключ», запэўніў Аляксандр Лукашэнка свайго калегу. Кіраўнік беларускай дзяржавы прапанаваў стварыць на базе адной з туркменскіх навуковых устаноў сумесную ўстанову адукацыі па падрыхтоўцы кваліфікаваных кадраў сярэдняга звяна для работы на гэтым камбінатае.

Прэзідэнты выказалі надзею на хуткую сустрэчу ў Ашхабадзе ў рамках саміту кіраўнікоў дзяржаў СНД, правядзенне якога запланавана ў лістападзе бягучага года.

«МОЖНА ЁСЁ. АЛЕ ВА ЎСІМ ПАВІННА БЫЦЬ МЕРА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Памятаеце сваю самую першую аперацыю?

— Гэта было яшчэ на 4 куры, падчас практыкі, якую я праходзіў у Плуавічах — аперыраваў алендыцэт... Потым аперацыі было шмат, самых розных... Справа ў тым, што кожны раз з надыходам вясны Дрыбін залівала і заталпяла так, што ніякі машыны праехаць не маглі. Дабрацца туды і адтуль можна было толькі на самалёце. Таму ўсе цяжкія хірургічныя паталогіі — кесаравы счэпні, матачныя крывацічкі, прабідныя рэзы, заварты кішчк, пераломя і г.д. — кліся і раённых хірургаў. Аднойчы давлялося нават аперыравацца мужчыну з нажавым раненнем сэрца... Праз тры гады, калі ўжо паступаў у аспірантуру да прафесара Злотніка, заснавальніка беларускай школы нейрахірургіі, ён спытаў: «А што ты ўмееш рабіць?». Я расказаў (не без гонару!), з чым даводзілася сутыкацца. Злотнік уважліва выслухаў і падвёў рысу: «Калі хочаш стаць нейрахірургам, трэба пра гэта забыць і пачаць усё спачатку»...

Мозг ніхто ніколі не перасадзіў і не прышые. Такое ў прышыцце немагчыма, таму што мозг — гэта «квінтэсенцыя» чалавека, яго сутнасць, тое, што ён ёсць.

І я пачаў спачатку. Працаваў як пракляты, бітаючы дзень з ноччу... Пад кіраўніцтвам Злотніка напісаў дзве кандыдацкія дысертацыі і дзве доктарскія... Калі ў канцы 80-х ён ад’язджаў на пастаяннае месца жыхарства ў Ізраіль, прапанаваў мяне на сваю пасаду. Вось з 89-га я гэта месца і займаю — кірую нейрахірургічным аддзелам РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі.

— Вы калі-небудзь спрабавалі падлічыць, колькі аперацый зрабілі за час працы?

— Магу сказаць толькі, што ў аперацыйным пакоі бываю кожны дзень. І кожны дзень раблю адну, а часам і дзве аперацыі... І так на працягу 50-ці гадоў, за выключэннем хіба што таго часу, калі вучыўся ў аспірантуры — тады аперыраваў менш.

— Што ў вашай працы самае складанае?

— Складанасці звязаны хутчэй з працэй як такой, а з непрадказальнасцю і каварствам зляканых пухлін, з якімі даводзіцца мець справу. Ты яе выдаляеш, а дзесція і адлегласці ўжо рыхтуюцца «страцілі» метастазы... Ты ўсё робіш правільна, дзейнічаеш у адпаведнасці з тактыкай, з пратаколам — а паціент памірае ад ускладненняў, выкліканых тым, што яго арганізм страціў здольнасць супраціўляцца нават нескладаным інфекцыям...

— Хвалюецеся перад аперацыяй?

— Не. Ёсць адчуванне адказнасці, максімальная сабранасці. А «мурашкі» па спіне ўжо даўно не бегаюць. Ды і нельга хірургу паддавацца эмоцыям. Сёння налічваюцца каля 200 разнавіднасцяў пухлін галаўнога мозга, і кожная можа паднесці «сюрпрыз». Часта рашэнні даводзіцца прымаць непасрэдна падчас аперацыі. А пачнеш хвалявацца — не зробіш тое, што павінен зрабіць. Недарэмна ж адзін з самых высокіх узроўняў «прафесійнай» смяротнасці — у хірургаў, а сярод хірургаў — у кардыя і нейрахірургаў. Пры гэтым сёння перасадзіць сэрца значна прасцей, чым выдаліць мазгавую пухліну. Сярэдзныя сасуды можна сшыць — і, лічы, няма праблем. А мозг ніхто ніколі не перасадзіць і не

ЛДЗІРУЕ ШКЛОЎШЧЫНА У Магілёўскай вобласці сабраны ўраджый збожжа, большы за леташні

Урэгіёне падвоўзаць папярэдняі вынікі жніва: цяпер, паводле аператыўнай інфармацыі, убрана 98% пасяўных плошчаў. Трэць сельскіх раёнаў завяршылі ўборачную кампанію.

Спрэдняя ўраджайнасць збожжа перавысіла 40 цэнтнераў з гектара. Лідэраў Шклоўскай раён з намалочанымі 140 тысячама тон пры ўраджайнасці 61,8 цэнтнера з гектара. Паводле папярэдняй інфармацыі на раніцу панядзелка,

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ДАРУЧЫЎ ДАПРАЦАВАЦЬ ІНВЕСТПРАЕКТ ПА СТВАРЭННІ СІСТЭМЫ ЭЛЕКТРОННАГА ЗБОРУ АПЛАТЫ ЗА ПРАЕЗД НА АЎТАДАРОГАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Інвестыцыйным дагаворам прадугледжана, што рэалізацыя праекта стварэння сістэмы электроннага збору платы за праезд ажыццяўляецца за кошт інвестара без прыцягнення бюджэтных фінансавання. У далейшым створаная сістэма перадаеца за ўласнасць Рэспублікі Беларусь. Акупнасць праекта 3 гады.

Сродкі, што паступілі ў даход рэспубліканскага бюджэту, плануецца накіраваць на далейшую мадэрнізацыю аўтамабільных дарог, якія злучаюць Мінск з абласнымі цэнтрамі, і асноўным міжнародным транспартным калідорам. Гэта ў сваю чаргу даасць магчымасць стварыць сетку дарог, якая адпавядаеў еўрапейскаму класу, павысіць прывабнасць маршрутнай сеткі і дасць моцы штуршок развіццю транзітнага патэнцыялу краіны.

На першапачатковым этапе для абслугоўвання сістэмы будуць прыцягнуты замежныя спецыялісты.

У далейшым эксплуатацыю сістэмы плануецца ажыццяўляць толькі сіламі беларускіх спецыялістаў.

БЕЛТА.

нашай прафесіі. Добры спецыяліст — заўсёды «штучны тавар».
— Напэўна, добрыя кадры трэба захавваць матэрыяльна, інакш разбягуцца...
— Абсалютна згодны. Раней у нас было толькі дзве медыцынскія ВНУ, але спецыялістаў хапала. Цяпер іх ужо чатыры, а з урачамі, з сярэднім медперсаналам — напружанне. Калі медыкі не будуць атрымліваць належны заробак, у хуткім часе мы — уся сістэма аховы здароўя — атрымаем кадравую «яму», і выправіць гэтую сітуацыю будзе вельмі цяжка.

— А вас ваша зарплата задавальняе?
— Скажу толькі, што яна ў некалькі разоў ніжэйшая за заробак маіх калег у Расіі, якія маюць аналагічную нагрузку.

— Не было спакысі паспрабаваць свае сілы ў якой-небудзь з заходніх клінік?

— З’яжджачь назаўсёды не хацеў ніколі. А вось паглядзець, як і што робяць у іх, у маладым узросце вельмі хацелася. Але мы такую магчымасць атрымалі толькі пасля распаду Савецкага Саюза... Ну што казаць? Там, напрыклад, калі ўрачу падчас аперацыі тэрмінова спатрэбіцца той ці іншы прэпарат, ён проста наіскае кнопку — і ўсё неабходнае з’явіцца ў хуткім часе. Галоўнае нават не ў тым, што прэпараты хутка трапляюць у аперацыйную, а ў тым, што яны заўсёды ёсць, прычым, у неабходнай колькасці... Але і мы пакрысе даганем заходнія клінікі, прынамсі, такога вялікага «разрыву», які быў раней, сёння няма... Не палічыце гэта за гучныя словы, але мне цікава працаваць і быць запатрабаваным менавіта на радзіме, нягледзячы на ўсе нашы цяжкасці. Ведаю многіх з тых, хто з’ехаў». У нас яны былі сапраўды аўтарытэтамі, прафесіяналамі, паважанымі людзьмі. Там... З адным з іх я потым размаўляў некалькі разоў па тэлефоне — ён у Амерыцы жыў. Кажа: «У мяне тут адзіны сябар — сабака...» Я лічу, што чалавек павінен жыць і працаваць там, дзе яго карані. Вырві гэтыя карані — ён засохне і сканае.

Я ўсім кажу: пакуль ногі ёсць, трэба хадзіць, рухацца... А заляглі на канапу — лічы, пачалі паміраць.
— З чаго пачынаецца ваш працоўны дзень?
— Ён пачынаецца з «пяціхвілінкі» — у 8.30 у мяне збіраюцца ўрачы, дакладваюць пра стан хворых. Разбіраем аперацыі, якія былі зробленыя напярэднядзі, вырашаем арганізацыйныя пытанні — каго кадуі па класцы ці перавесці, прызначаем наступныя аперацыі, раімся наконт складаных выпадкаў...
— Вы — аўтарытары кіраўнік? Падначаленыя вас баяцца?
— Кажуць, што баяцца, але, спадзяюся, не вельмі моцна. *(Смяецца.* — *Аўт.)* Я не лічу, што маё меркаванне — адзінае правільнае, імкнуса прыслухоўвацца да іншых, і калі бачу там рацыянальнае зерне, заўсёды іду насустрач. І сваё ўласнае рашэнне маю памянчы. Трэба ж зыходзіць не з упакных амбіцый, а з таго, што прынясе большую карысць.

— А каго вы можаце звольніць без шкадавання?
— Без шкадавання нікога не звальняю — усіх шкада. Але не магу працаваць побач з тымі, хто працаваць не хоча, хто робіць гэта нібыта з-пад палкі... Не пера-

...ВЯЛІКАЕ З АДЛЕГЛАСЦІ НАМ БАЧЫЦЦА

У Выканаўчым камітэце СНД у Мінску прайшла прэзентацыя кнігі «Подзвіг Эмамалі Рахмана» таджыкскіх пісьменнікаў Ато Хамдама і Леаніда Чыгрына, выданаеца на беларускэй мове.

Біяграфію жыцця і палітычнай дзейнасці прэзідэнта Таджыкістана пераклала Ірына Качаткова. Яшчэ раней яна выявіла сябе як уважлівы да літаратуры народаў Сярэдняй Азіі перакладчык. Пра тое, якія сілы — палітычныя, маральныя і фізічныя — патрэбны, каб кіраваць краінай у далёка не простых умовах таджыкскай рэчаіснасці мінулых гадоў, на прэзентацыі гаварылі Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Таджыкістана ў Рэспубліцы Беларусь Казімулда Каімдадаў, першы намеснік старшын Выканаўчага камітэта

— выканаўчы сакратар СНД Уладзімір Гаркун, начальнік упраўлення двухбаковых адносін з краінамі СНД МЗС Рэспублікі Беларусь Мікалай Дзімчук, старшыня СПБ Мікалай Чаргінец, старшыня Прэзідыума Беларускага таварыства дружбы з замежнымі краінамі Ніна Іванова, аўтар кнігі Ато Хамдам, перакладчыца Ірына Качаткова, кінарэжысёр Маргарыта Касымава і іншыя ўдзельнікі імпрэзы. Варта заўважыць, што суаўтар Ато Хамдама Леанід Чыгрын нарадзіўся ў 1942 годзе ў Беларусі, на Віцебшчыне. Але з маленства жыў у Таджыкістане, добра апаходуў таджыкскай мовай. Шмат зрабіў на перакладчыцкай ніве, прадставіўшы свету на рускай мове многіх пэцатў і прасіаікаў гэтай усходняй краіны.

Ато Хамдам, між іншым, — член Саюза пісьменнікаў Беларусі, часты госць у Мінску і іншых гарадах нашай рэспублікі. Мастацкай і публіцыстычнай творы аднаго з аўтараў кнігі «Подзвіг Эмамалі Рахмана» неаднойчы друкаваліся ў літаратурна-мастацкіх часопісах і газетах нашай краіны. А яднаму міністрам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Ато Хамдаму аб’яўлена падзяка.

БЕЛТА.

ношу, калі хлусцаць, калі не выконваюць свае абавязкі...

— Ці парушлі вы калі-небудзь клятву Гіпакрата?

— Вы маеце на ўвазе, ці адмовіў я каму-небудзь у дапамозе? Каля майго кабінета ўвесь час сядзяць людзі — і тыя, каго сюды накіроўваюць, і тыя, хто прыязджае сам, без накіравання — бо ім здаецца, што тут «зробяць лепш». Але ж мы не ў стане прааперыраваць хворых з усёй рэспублікі — даводзіцца тлумачыць, што ёсць іншыя клінікі, іншыя спецыялісты, і не толькі на ўзроўні рэспублікі, але і на ўзроўні абласцей. Але калі бачу, што мая дапамога сапраўды неабходная — адмовіць не магу.

— Як адпачываеце, здымаеце стрэс?

— Люблю сустрэкацца з сябрамі, з блізкімі людзьмі — цяпер для гэтага з’явілася крыху больш часу. Сядзець ка тэлевізара — гэта не для мяне. Я ўсім кажу: пакуль ногі ёсць, трэба хадзіць, рухацца... А заляглі на канапу — лічы, пачалі паміраць.

— Серыльня пра ўрачоў таксама не глядзіце? «Доктар Хаўс», напрыклад, ці «Інтэрны»?

— Спрабаваў глядзець, але не вытрымаў. Там завадта шмат надуманага, у жыцці ўсё не так.

— Ці ёсць у вас шкодныя звычкі?

— Курыць не куру — так, забавуляюся часам у кампаніі, але гэта несур’ёзна.

— А як наконт моцных напояў?

— Ну, як без гэтага? Асабліва калі ёсць добрая нагода і кампанія блізкіх людзей. Галоўнае — кіраваць «працэсам», не злюжываць, ведаць меру.

— Вы сваю ведаеце?

— Ведаю. Хоць мая жонка часам сцвярджае адваротнае. *(Смяецца.* — *Аўт.)*
— Хо тэ падтрымлівае вас у жыцці?

— Мая сямя, безумома, — жонка, сын і дачка, унукі. Вельмі важна, калі ў чалавека ёсць надзейны «ты». Не ведаю, ці стаў бы я тым, калі стаў, калі б у свай час жонка — таксама выдатны ўрач — не ўзяла на сябе асноўную частку клопатаў па доме, па выхаванні дзяцей... Я вельмі ўдзячны ёй за гэта. Мы ўжо больш за паўстагоддзя разам.

— Як лічыце, Арнольд Фёдаравіч, ці можна купіць здароўе за грошы?

— Ніколі вы за грошы здароўе не купіце. Яго трэба берачы, трэба сачыць за ім... Купіць можна хіба што больш сучасныя лекі, але гэта не азначае, што яны вернуць здароўе.

— Што трэба рабіць, каб захаваць светлы розум да глыбокай старасці?

— А гэта ўжо як Бог даць — дакладных правілаў тут няма. Аскетызм, адмова ад усіх зямных радасцяў не гарантуюць доўгае жыццё і найўнасць цвярозага розуму ў старасці. Я сказаў бы так: усё можна, але, зноў жа, ва ўсім павінна быць мера. Калі ў мяне павышаецца ўзровень халестэрыну, на нейкі час перастаю сядзець тлустэе і смяжане. Але жорсткімі дыетамі ніколі сябе не мучыў.

— Калі б можна было пачаць усё спачатку, вы пайшлі б па тым жа шляху?

— Я і сам неаднойчы задаваў сабе гэта пытанне. Аднак быў наступным: я не ўяўляю сябе па-за межамі нейрахірургіі...

— Шчаслівы чалавек — гэта...

— Ніякай Амерыкі я тут не адкрыю. Па-першае, гэта здаровы чалавек. Ну а далей... Шчаслівы той, у каго складася сямейнае жыццё. Той, хто не «раз пень-калоду» жыў, а ставіў перад сабою мэты і дасягаў іх. Той, у каго ўсодны парадак — у доме, на працы, у душы... Гэтага не так проста дасягнуць.

— Вы здолелі?
— У мяне, дзякуй Богу, усё склалася.

Наталія КАРПЕНКА.

ПАЗБАВІЛА АД НЕПРЫЕМНАСЦЯЎ?

29-гадовая гамяльчанка патэлефанавала былая калега, жыхарка адной з прыгарадных вёсак. Грамадзянка паведаміла, што маладуу жанчыну чакаюць буйныя непрыемнасці і, каб іх пазбегнуць, тэрмінова трэба зняць псоту.

Для гэтага, па словах 56-гадовай знаёмай, неабходна аддаць усё грошы і каштоўнасці, якія ёсць у доме. Маладзіца паверыла і аддала ашуканцы Вr1 млн і залатыя выбары на суму Вr13,8 млн. Праз некаторы час гамяльчанка перадумала і паспрабавала вярнуць рэчы, аднак знаёмая знікла. Пасля гэтага пацярпелая звярнулася ў міліцыю. Зараз, паведамлілі ў прэс-службе ўпраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці, высветлена месцазнаходжанне махляркі. Заведзена кртымінальная справа і праводзіцца расследаванне.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Сяргей ШЫЧКО.

Уперыяне прадстаўiteľством Белгосстраха по Центральному району г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств формы 2/РНП с/рри ТС/РБ №№: 0006124, 0006125, 0006126 считать недействительными.
УНП 1011883943.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 27 сентября 2012 г. проводит повторный открытый аукцион № 04-Сф-12 по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Премат аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляются 8 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных (блокированных) жилых домов в г. Минске:

№ п/п	Месторасположение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Начальная цена, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	ул. Фучика, 1 (Заводской район)	50000000000002007566	0,0498	367 245 120	36 000 000	2 134 249
2.	ул. Фучика, 7 (Заводской район)	50000000000002007565	0,0574	423 290 560	42 000 000	2 134 249
3.	пер. 1-й Детский, 15 (Заводской район)	50000000000002007735	0,0476	366 976 960	36 000 000	2 168 213
4.	земельный участок №1 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3 (Советский район)	5000000000008005469	0,0754	461 251 960	46 000 000	2 168 213
5.	земельный участок №22 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3 (Советский район)	5000000000008005076	0,0736	450 240 640	45 000 000	1 864 388
6.	земельный участок №23 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3 (Советский район)	5000000000008005482	0,0733	448 405 420	44 000 000	2 168 213
7.	земельный участок №27 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3 (Советский район)	5000000000008005372	0,0700	428 218 000	42 000 000	1 864 388
8.	земельный участок №32 (по генплану) в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3 (Советский район)	5000000000008005371	0,0638	390 290 120	39 000 000	1 864 388

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках содержатся в составе землеустроительной документации.

Земельные участки, расположенные в квартале улиц Папернянской – Иодковской – Проектируемой №№1, 3, находятся в водоохраной зоне водных объектов г. Минска, имеют пониженный рельеф местности, высокий уровень залегания грунтовых вод, представлены торфяными почвами. Инженерно-геологические условия территории ограничено благоприятны для строительства на естественном основании. Осложняющими факторами являются условия поверхностного стока, во влажные периоды года возможно застывание атмосферных и талых вод в понижениях микрорельефа.

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатационными и согласующими организациями.

Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения; осуществление государственной регистрации прав на земельный участок в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома; принятие земельного участка (осуществление строительно-монтажных работ) осуществит не позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного (блокированного) жилого дома.

Аукцион состоится 27 сентября 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток (задатки) не позднее 21 сентября 2012 г. в размере, указанном в графе 6 (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных участков – задаток вносится для каждого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04301, получатель – финансовое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настояшему извещению); представить в УП «Минский городской центр недвижимости» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка; подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с

У Крулягнскім раёне школьнікі дапамагаюць пенсіянерам збіраць і здаваць яблыкі

Іх арганізуюае раённае падраздзяленне гандлёвага прадпрыемства «Магілёўская мікрабаз».

— Цяпер самая гарачая пара ў нарыхтоўцы яблык, і сёлетні ўраджай добры, — расказаў начальнік Крулягнскага падраздлення Магілёўскай мікрабазы Павел ПРАКОФ’ЕУ. — У рэальным аддзеле адукацыі нас падтрымалі, і навуачны школ робяць добрую справу. Разам з нашымі супрацоўнікамі яны прыязджаюць да старых вясцоўцаў і збіраюць яблыкі ў іх садах, каб людзі без лішніх клопатаў маглі прама на месцы здаць садавіну і атрымаць за яе грошы.

У вёсцы Загараны Крулягнскага раёна мясцовыя школьнікі абтрэслі (на абсал

«Паўночны вектар Гродзеншчыны»: не толькі бізнэс, але і свята

Услед за «старажыламі» — эканамічнымі форумамі «Еўрарэгіён «Неман» і «Ліда-рэгіён» — у Прынямонні складваецца яшчэ адна традыцыя. Трэці год запар праходзіць рэгіянальная выстава «Паўночны вектар Гродзеншчыны». Сёлета эстафету ад суседзяў з Ашмян і Смаргоні прынялі ў Астраўцы: у суботу, 8 верасня, там не толькі прадставяць эканамічны патэнцыял і інвестыцыйныя магчымасці гэтых раёнаў (больш за 80 прадпрыемстваў), разлічваючы наладзіць новыя кантакты з айчыннымі і замежнымі партнёрамі, але і прапаноўваюць мясцовым жыхарам і гасцям цікавыя культурныя імпрэзы.

Адметнасцю сёлетняй рэгіянальнай выставы стане ўдзел у ёй усіх сельскагаспадарчых арганізацый нашага раёна, а таксама Дзяржаўнага будаўніцтва Беларускай АЭС і падрадных арганізацый, занятых на будоўлі атамнай станцыі, — кажа старшыня Астраўецкага райвыканкама Адам КАВАЛЬКА. — Хоць прэзентацыя магчымасці і перспектывы нашага рэгіёна ў сувязі з будаўніцтвам АЭС. Ужо цяпер бачна жаданне бізнэсу знайсці тут свае «нішу», але разлічваем, што інвестыцыйны праектаў будзе больш, і мы гатовы аказаць ім падтрымку.

Сваю прадукцыю прадставяць усе нашы вытворцы, некаторыя з якіх, дарэчы, ужо адчулі плён ад папярэдніх выстаў «Паўночны вектар Гродзеншчыны». У прыватнасці, новыя заказы атрымалі прадпрыемствы «Тавіфалы» (тэкстыльныя вырабы) і «Бел-ЭЛСА» (зварачныя аграгаты).

Рэзультат, мэтай выставы не толькі ў заключэнні дагавораў, але і ў распаўсюджванні інфармацыі, паколькі іншым разам нават не ўсе суседзі ведаюць адзін пра аднаго, не кажучы ўжо пра іншыя рэгіёны Беларусі і замежжа. Там вельмі важна прэзентаваць нашым гасцям, бізнэсмэнам, чыноўнікам сваю прадукцыю і паслугі. А далей, спадзімся, гэты інфармацыйны зборчы момант яна, так бы мовіць, асабліва выгадна для эканамічных і культурных кантактаў. У прыватнасці, разлічваем на далейшае супрацоўніцтва з нашымі даўнімі сябрамі і партнёрамі са Швейцарскага раённага самакіравання Літвы і Літварска-Вармінскага павета Польшчы. Падчас гэтай выставы заключым пагадненне з адміністрацыяй горада Сасновы Бор, дзе знаходзіцца Ленінградская АЭС-1. Чакаем таксама гасцей са Славакіі, Італіі, Азербайджана.

На міжнародны эканамічным форуме «Новыя магчымасці і перспектывы супрацоўніцтва», які адбудзецца падчас выставы, акцэнт будзе зроблены на пытаннях будаўніцтва Беларускай АЭС, а таксама на турыстычным і рэкрэацыйным патэнцыяле паўночнага рэгіёна Гродзеншчыны. Акрамя таго, будзе працаваць кантактна-кааперацыйная біржа з удзелам дзелавых колаў і мясцовых уладаў.

Дарэчы, «Паўночны вектар Гродзеншчыны» стане не толькі пляцоўкай для наладжвання эканамічных сувязяў, але і святам для жыхароў і гасцей Астраўца, якіх чакае цікавая культурная праграма: канцэрт арганнай музыкі, фестываль «Песні памежжа», паказальны выступленні Гродзенскага аэра-клуба, канцэрт рыны Дарафевы і святочны феерверк. Так што сумна не будзе нікому — ні дзелавым людзям, ні тым, хто прыедзе адчыніць.

Вынікам леташняй выставы «Паўночны вектар Гродзеншчыны» стала наагандненне з Умерсбургскім раёнам Літоўскай Рэспублікі аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. А сёлета ў Астраўцы плануем наладзіць сувязі з самакіраваннем яшчэ аднаго літоўскага рэгіёна — Бірштонаса, — расказаў старшыня Ашмянскага райвыканкама Юры АДАМЧЫК.

Акрамя таго, дзкуючы гэтай выставе мы ўдзельнічаем у праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Літва—Латвія—Беларусь». У прыватнасці, у рамках праекта па развіцці веласпеднага турызму і турыска-інфармацыйнай сістэмы ў памежным рэгіёне Літвы і Беларусі ў Ашмянх будуць пабудаваныя веладажоркі. А праект «Два бакі — адна гісторыя і культура» садзейнічае арганізацыі ў аграгарадку Гальшані фестывалю «Гальшанскі замак», а таксама закупцы сучаснага абсталявання для Ашмянскага краязнаўчага музея імя Ф. Багушэвіча.

Што датычыцца эканомікі, то неўзабаве сваю дзейнасць на Ашмяншчыне распачне прадпрыемства з армянскага капіталам па вытворчасці кандытарскіх вырабаў, дзе будзе створана каля 30 новых рабочых месцаў. Фірма «БелЛатТран» з латвійскім капіталам наладзіла вытворчасць папіўных пелетэў на аснове льнакастрыцы з пастаўкай на экспарт. ТАА «Панарка» з літоўскім капіталам плануе пабудоваць аб'ект прыдарожнага сэрвісу на аўтада-

розе Мінск — Ашмяны — мяжа Літоўскай Рэспублікі. Сваю прадукцыю на выставе прадставяць больш за 20 суб'ектаў гаспадарання Ашмяншчыны рознай формы ўласнасці. Падрыхтаваны атлас інвестыцыйнай прывабнасці раёна, у тым ліку 15 канкрэтных прапаноў па супрацоўніцтве з замежнымі партнёрамі ў рэальным сектары эканомікі і ўкараненні новых тэхналогій. Напрыклад, ААТ «Радзётэхніка» зацкаўлена ў інвестыцыях для вытворчасці вырабаў на святлодыёдах. Гальшанскі крухмальны завод запрашае паўдзельнічаць у будаўніцтве ліній па глыбокай перапрацоўцы збожжа кукурузы з вырабам кукурузнага алею і крухмалу. Ашмянскі дражджавы завод бачыць перспектыву ва ўкараненні новых тэхналогій па вытворчасці дражджавага экстракту.

Прадпрыемства «Ашмянскі лён» прапануе свае плошчы для арганізацыі вытворчасці цэпалязіяцыйных матэрыялаў на аснове натуральнага льну, якія можна выкарыстаць пры вытворчасці будынкаў. Яшчэ адзін праект — аграгарадскі комплекс у былым маёнтку графа Чапскага ў вёсцы Агароднікі.

Разлічваем, што ў сувязі з выгадным месцазнаходжаннем нашага раёна інвестары зацкаўляюць праекта будаўніцтва лясцінскага цэнтру побач з пунктам памежнага кантролю і мытнага афармлення «Каменны Лог», які накіраваны на актыўнае выкарыстанне перавозак і павялічэнне транзіту грузаў. Патэнцыяльным партнёрам мы таксама прапаноўваем некалькі зямельных участкаў для стварэння аб'ектаў сферы паслуг з правам заключэння дагавораў арэнды на зямлю.

Інвестыцыйная прывабнасць нашага раёна абумоўлена тым, што па яго тэрыторыі праходзіць транспартны калідор «Мінск—Вільнюс», мы маем развітую інфраструктуру і цесныя сувязі з суб'ектамі гаспадарання за межамі Беларусі, — лічыць старшыня Смаргонскага райвыканкама Мечыслаў ГОЙ. — Прадукцыя Смаргоншчыны адгружаецца ў асноўным у краіны СНД (88,5% экспарту тавараў). А ўвогуле нашымі гандлёвымі партнёрамі з'яўляюцца прадпрыемствы з 33-х дзяржаў — Германіі, Літвы, Латвіі, Чэхіі, Польшы, Італіі, Тайланда, Японіі, Румыніі, Даніі, Вялікабрытаніі...

Прыемна адзначаць, што па выніках папярэдніх выстаў «Паўночны вектар Гродзеншчыны» інвестары сталі працягваць павышаны інтарэс да нашага раёна. За два апошнія гады інвестыцыі склалі 1419,8 мільярд рублёў прамыя замежныя — 53,5 мільярд долараў. Знешнегандлёвы абарот сёлета ў першым паўгоддзі склаў 111,2 мільяна долараў — у 5 разоў больш чым летас. Сёлета рэалізуюцца 21 інвестыцыйны праект. Дзейнічаюць 7 сумесных ТАА з удзелам расійскага, польскага, літоўскага, латвійскага і казахстанскага капіталу, 5 замежных прадпрыемстваў, заснавальнікамі якіх з'яўляюцца грамадзяне Кіпра, Швейцарыі, Літвы, Балгарыі, Расіі, Нідэрландаў. Аўстрыйскі капітал задзейнічаны ў мэблевай вытворчасці, галандскі — у будаўніцтве аграгарадскага цэнтру, польскі — у вытворчасці вырабаў з бітуму, расійскі — у парфумерна-касметычнай галіне.

На сёлетняй выставе «Паўночны вектар Гродзеншчыны» Смаргоншчыну прадставяць 33 прадпрыемствы, якія разлічваюць на новыя знаёмствы і дзелавыя кантакты для пашырэння рынку збыту сваёй прадукцыі, стварэння новых вытворчасцяў тавараў і паслуг. Дарэчы, у гэтым форуме таксама паўдзельнічаюць нашы госці з Расіі, Літвы і Славакіі.

Мы запрашаем інвестараў для рэалізацыі 11 праектаў па стварэнні новых вытворчасцяў. Буйнейшыя з іх — будаўніцтва міні-ЦЭЦ, ветразнергетычных устаноў, прадпрыемстваў па выпуску бутэляванай пітной вады, глыбокай замарозцы агароднін і ягад, вытворчасці сонечных цэплавых калектараў, газогенератарных станцый, мадэрнізацыі вытворчасці для выпуску вырабаў каркісных жыхлых дамоў... На парадку дня таксама будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, спартыўна-забавальнага комплексу і іншыя праекты.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

БЛІЗКАЯ ЎЛАДА ЗВЯРТАЙЦЕСЯ. ВАС ПАЧУЮЦЬ!

Ілона ІВАНОВА

Маніторынг — новы падыход у працы са зваротамі грамадзян, у якім бяруць удзел і кіраўнікі мясцовых Саветаў дэпутатаў. Узмацненне працы са зваротамі — агульная стратэгія ў Магілёўскай вобласці.

«БРЫГАДНЫ ПАДРАД» У ПРЫЁМЕ ГРАМАДЗЯН

Маніторынг правялі сёлета ў 14 сельскіх раёнах Бабруйска. Для гэтага стварылі спецыяльныя рабочыя групы, і склад іх вельмі шырокі. У іх уваходзяць кіраўнікі і прадстаўнікі ўсіх службаў, з якімі могуць быць звязаны заплыты людзей: камунальная сфера, гандаль, санітарныя ўрачы, МНС і шмат іншых. Але сярод іх заўсёды ёсць дэпутаты.

— Я — старшыня адной з рабочых груп, якая праводзіла маніторынгі ў Чэрыкаўскім, Чавускім і Магілёўскім раёнах, — расказаў старшыня Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Панцохоў. — Увогуле ў групу ўваходзіць два дзясяткі чалавек. Прыёмы вядуцца спачатку ў кожным сельсавеце некалькі гаўдін, а потым мы збіраемся разам у райвыканкаме, і кожны робіць справаздачу — з чым звяртаўся народ, што расказаў. З гэтага робіцца агульная даведка для рэагавання, якая знаходзіцца пад кантролем кіраўніцтва вобласці. Такі вост «брыгадны падрад» у прыёме грамадзян. Ён ажыццяўляе людзей і дае ім магчымасць адкрыта выказацца.

— Сістэмных парушэнняў у працы са зваротамі выбаршчыкаў не знойдзена, — паведаміў на апошнім пасяджэнні Магілёўскага аблвыканкама начальнік аддзела па працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб аблвыканкама Мікалай Асіпенка.

Але дадаў, што хібаў яшчэ дастаткова, і трэба іх выпраўляць. Праблемы з'яўляюцца там, дзе недастаткова выканаўча дысцыпліна і слабая адказнасць кадраў. Між тым, у зносінах з людзьмі ўвага і выкананне абяцанняў — гэта крэдыт галоўнае.

АДКРЫТЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Гавораць, што дэпутатства — гэта лад жыцця, які прадугледжвае (абавязкова!) пастаянныя стасункі з людзьмі.

— Чалавек ідзе на такую дэпутатскую працу свядома, нібыта падстаўляючы сябе пад агульныя праблемы, — лічыць Уладзімір Панцохоў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПАСЛЯ ЎРАГАНУ

СУСЕД ДАПАМАГАЎ СУСЕДУ

Тое, што стыхія зрабіла за 10 хвілін, даводзіцца выпраўляць тыднямі



Ураган зносіў дахі...

Святлана ЯСКЕВІЧ

20 жніўня па Брэстчыне пранёсся ўраган. Ад моцнага ветру, які расквыў дахі, валіў векавыя дрэвы, пацярпела больш за сто населеных пунктаў у розных раёнах. Разбураліся вежы асабліва прайшоўся па населеных пунктах Драгічынскага, Бярозаўскага, Пружанскага раёнаў. Шмат вёсак пацярпела ў Драгічынскім раёне. У Маркавічах моцна папалыла вясковая могілка — дрэвы паляглі на агароджы і помнікі.

Наперадзе яшчэ шмат работы па прывядзенні ў парадак месца апошняга спачыну. Незвычайна вёска-востраў Кагорыца (мы пра яе расказвалі 29 мая 2008 года. — Аўт.) зусім не пацярпела. Але дрэвамі заваліла адзіную дарогу, якая звязвае населены пункт з «вялікай зямлёй» па сушы. Праўда, завалы разабралі на наступны дзень.

Прайшло два тыдні. Як людзі пераадолелі наступствы прыроднай анамаліі, карэспандэнту «МС» расказалі старшыні некаторых сельсаветаў.



...і ламаў дрэвы.

Вёскі Застаўе і Зячляцэне выгледзілі на наступны дзень бурна і дзень так, нібы Мамай па іх прайшоў. Паваленныя дрэвы ляжалі на стрэхах, агароджах, у дварах. Зеўралі дзіркамі дахі дамоў і гаспадарчых памяшканняў.

Дрэвы падміталі, як маглі. Адну асабліва вялікую ліпу здымалі з даху з дапамогай падраздзялення МНС. У асноўным з расчысткай спраўляліся самі гаспадары, сусед дапамагалі суседу. Большая частка дрэў ляжала на падворках. Там, дзе заваліла дарогі і праезды, працавала тэхніка СВК «Бездзеж-Агра». Гаспадарка прыйшла на падмогу і тым, каму спатрэбіўся шыфер. Яго адпсалі са склада сельгаспрадпрыемства. Гандаль таксама аператыўна адраагавалі: шыфер завезлі ў сельскую краму. Таму дахі ўжо практычна ўзноўлены як на дамах, так і на хлявах і іншых гаспадарчых пабудовах.

Варта адзначыць, што адразу пасля стыхіі прыехалі спецыялісты Дзяржстраха, ацэнілі ўрон. І наколькі мне вядома, пачаліся першыя выплаты вясцоўцам.

Яшчэ дзе-нідзе засталіся фрагменты паваленых дрэў, але ў асноўным жыхары вёсак справіліся з навалай.

Уладзімір ЯСКЕВІЧ, старшыня Пружанскага сельскага Савета Драгічынскага раёна: — Работы па ліквідацыі наступстваў стыхіі працягваюцца. Што ўраган нарабіў за 10 хвілін, мы вымушаны выпраўляць тыднямі, а можа, і месяцамі. У нашай вёсцы Слабодцы ў момант павалілі і паўвыкарчавала 36 дрэў. Але самай галоўнай бядой стала тое, што без даху застаўся двухпавярховы 28-кватэрны дом. Гэты будынак стары, можна сказаць, гістарычны, яму больш за сто гадоў. Цягла там адмысловая, а вост пакрыты ён быў сучасным шыферам, які знесла парывам ветру. Такім чынам, дом аказаўся на трэці расквыў.

Дрэвы падміталі, як маглі. Адну асабліва вялікую ліпу здымалі з даху з дапамогай падраздзялення МНС. У асноўным з расчысткай спраўляліся самі гаспадары, сусед дапамагалі суседу. Большая частка дрэў ляжала на падворках. Там, дзе заваліла дарогі і праезды, працавала тэхніка СВК «Бездзеж-Агра». Гаспадарка прыйшла на падмогу і тым, каму спатрэбіўся шыфер. Яго адпсалі са склада сельгаспрадпрыемства. Гандаль таксама аператыўна адраагавалі: шыфер завезлі ў сельскую краму. Таму дахі ўжо практычна ўзноўлены як на дамах, так і на хлявах і іншых гаспадарчых пабудовах.

Варта адзначыць, што адразу пасля стыхіі прыехалі спецыялісты Дзяржстраха, ацэнілі ўрон. І наколькі мне вядома, пачаліся першыя выплаты вясцоўцам.

Яшчэ дзе-нідзе засталіся фрагменты паваленых дрэў, але ў асноўным жыхары вёсак справіліся з навалай.

Уладзімір ЯСКЕВІЧ, старшыня Пружанскага сельскага Савета Драгічынскага раёна: — Работы па ліквідацыі наступстваў стыхіі працягваюцца. Што ўраган нарабіў за 10 хвілін, мы вымушаны выпраўляць тыднямі, а можа, і месяцамі. У нашай вёсцы Слабодцы ў момант павалілі і паўвыкарчавала 36 дрэў. Але самай галоўнай бядой стала тое, што без даху застаўся двухпавярховы 28-кватэрны дом. Гэты будынак стары, можна сказаць, гістарычны, яму больш за сто гадоў. Цягла там адмысловая, а вост пакрыты ён быў сучасным шыферам, які знесла парывам ветру. Такім чынам, дом аказаўся на трэці расквыў.

Дарэчы, «Паўночны вектар Гродзеншчыны» стане не толькі пляцоўкай для наладжвання эканамічных сувязяў, але і святам для жыхароў і гасцей Астраўца, якіх чакае цікавая культурная праграма: канцэрт арганнай музыкі, фестываль «Песні памежжа», паказальны выступленні Гродзенскага аэра-клуба, канцэрт рыны Дарафевы і святочны феерверк. Так што сумна не будзе нікому — ні дзелавым людзям, ні тым, хто прыедзе адчыніць.

Вынікам леташняй выставы «Паўночны вектар Гродзеншчыны» стала наагандненне з Умерсбургскім раёнам Літоўскай Рэспублікі аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. А сёлета ў Астраўцы плануем наладзіць сувязі з самакіраваннем яшчэ аднаго літоўскага рэгіёна — Бірштонаса, — расказаў старшыня Ашмянскага райвыканкама Юры АДАМЧЫК.

Акрамя таго, дзкуючы гэтай выставе мы ўдзельнічаем у праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Літва—Латвія—Беларусь». У прыватнасці, у рамках праекта па развіцці веласпеднага турызму і турыска-інфармацыйнай сістэмы ў памежным рэгіёне Літвы і Беларусі ў Ашмянх будуць пабудаваныя веладажоркі. А праект «Два бакі — адна гісторыя і культура» садзейнічае арганізацыі ў аграгарадку Гальшані фестывалю «Гальшанскі замак», а таксама закупцы сучаснага абсталявання для Ашмянскага краязнаўчага музея імя Ф. Багушэвіча.

Што датычыцца эканомікі, то неўзабаве сваю дзейнасць на Ашмяншчыне распачне прадпрыемства з армянскага капіталам па вытворчасці кандытарскіх вырабаў, дзе будзе створана каля 30 новых рабочых месцаў. Фірма «БелЛатТран» з латвійскім капіталам наладзіла вытворчасць папіўных пелетэў на аснове льнакастрыцы з пастаўкай на экспарт. ТАА «Панарка» з літоўскім капіталам плануе пабудоваць аб'ект прыдарожнага сэрвісу на аўтада-

розе Мінск — Ашмяны — мяжа Літоўскай Рэспублікі. Сваю прадукцыю на выставе прадставяць больш за 20 суб'ектаў гаспадарання Ашмяншчыны рознай формы ўласнасці. Падрыхтаваны атлас інвестыцыйнай прывабнасці раёна, у тым ліку 15 канкрэтных прапаноў па супрацоўніцтве з замежнымі партнёрамі ў рэальным сектары эканомікі і ўкараненні новых тэхналогій. Напрыклад, ААТ «Радзётэхніка» зацкаўлена ў інвестыцыях для вытворчасці вырабаў на святлодыёдах. Гальшанскі крухмальны завод запрашае паўдзельнічаць у будаўніцтве ліній па глыбокай перапрацоўцы збожжа кукурузы з вырабам кукурузнага алею і крухмалу. Ашмянскі дражджавы завод бачыць перспектыву ва ўкараненні новых тэхналогій па вытворчасці дражджавага экстракту.

Прадпрыемства «Ашмянскі лён» прапануе свае плошчы для арганізацыі вытворчасці цэпалязіяцыйных матэрыялаў на аснове натуральнага льну, якія можна выкарыстаць пры вытворчасці будынкаў. Яшчэ адзін праект — аграгарадскі комплекс у былым маёнтку графа Чапскага ў вёсцы Агароднікі.

Разлічваем, што ў сувязі з выгадным месцазнаходжаннем нашага раёна інвестары зацкаўляюць праекта будаўніцтва лясцінскага цэнтру побач з пунктам памежнага кантролю і мытнага афармлення «Каменны Лог», які накіраваны на актыўнае выкарыстанне перавозак і павялічэнне транзіту грузаў. Патэнцыяльным партнёрам мы таксама прапаноўваем некалькі зямельных участкаў для стварэння аб'ектаў сферы паслуг з правам заключэння дагавораў арэнды на зямлю.

Інвестыцыйная прывабнасць нашага раёна абумоўлена тым, што па яго тэрыторыі праходзіць транспартны калідор «Мінск—Вільнюс», мы маем развітую інфраструктуру і цесныя сувязі з суб'ектамі гаспадарання за межамі Беларусі, — лічыць старшыня Смаргонскага райвыканкама Мечыслаў ГОЙ. — Прадукцыя Смаргоншчыны адгружаецца ў асноўным у краіны СНД (88,5% экспарту тавараў). А ўвогуле нашымі гандлёвымі партнёрамі з'яўляюцца прадпрыемствы з 33-х дзяржаў — Германіі, Літвы, Латвіі, Чэхіі, Польшы, Італіі, Тайланда, Японіі, Румыніі, Даніі, Вялікабрытаніі...

Прыемна адзначаць, што па выніках папярэдніх выстаў «Паўночны вектар Гродзеншчыны» інвестары сталі працягваць павышаны інтарэс да нашага раёна. За два апошнія гады інвестыцыі склалі 1419,8 мільярд рублёў прамыя замежныя — 53,5 мільярд долараў. Знешнегандлёвы абарот сёлета ў першым паўгоддзі склаў 111,2 мільяна долараў — у 5 разоў больш чым летас. Сёлета рэалізуюцца 21 інвестыцыйны праект. Дзейнічаюць 7 сумесных ТАА з удзелам расійскага, польскага, літоўскага, латвійскага і казахстанскага капіталу, 5 замежных прадпрыемстваў, заснавальнікамі якіх з'яўляюцца грамадзяне Кіпра, Швейцарыі, Літвы, Балгарыі, Расіі, Нідэрландаў. Аўстрыйскі капітал задзейнічаны ў мэблевай вытворчасці, галандскі — у будаўніцтве аграгарадскага цэнтру, польскі — у вытворчасці вырабаў з бітуму, расійскі — у парфумерна-касметычнай галіне.

На сёлетняй выставе «Паўночны вектар Гродзеншчыны» Смаргоншчыну прадставяць 33 прадпрыемствы, якія разлічваюць на новыя знаёмствы і дзелавыя кантакты для пашырэння рынку збыту сваёй прадукцыі, стварэння новых вытворчасцяў тавараў і паслуг. Дарэчы, у гэтым форуме таксама паўдзельнічаюць нашы госці з Расіі, Літвы і Славакіі.

Мы запрашаем інвестараў для рэалізацыі 11 праектаў па стварэнні новых вытворчасцяў. Буйнейшыя з іх — будаўніцтва міні-ЦЭЦ, ветразнергетычных устаноў, прадпрыемстваў па выпуску бутэляванай пітной вады, глыбокай замарозцы агароднін і ягад, вытворчасці сонечных цэплавых калектараў, газогенератарных станцый, мадэрнізацыі вытворчасці для выпуску вырабаў каркісных жыхлых дамоў... На парадку дня таксама будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, спартыўна-забавальнага комплексу і іншыя праекты.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ПАРТРЭТ У ІНТЭР'ЕРЫ

УСЯ СПРАВА — У ПАРАДКУ

Да леташніх «Дажынкаў» у Маладзечне быў выкананы велізарны аб'ём работ, дзкуючы чаму горад, захаваўшы і абнавіўшы свой гістарычны здыбтак, падкрэсліўшы «разынка», набыў сапраўды еўрапейскі твар. Добраўпарадкавалі амаль усю тэрыторыю Маладзечанскага раёна — адрамантавалі жыллыя дамы, уладкавалі вуліцы, памянны і пафарбавалі агароджы, прывялі ў парадак двары, рэканструявалі зраг сацыяльных аб'ектаў, пад'язныя дарогі. Але каб падтрымаць і захаваць гэту прыгожасць, праца не павінна спыняцца і на дзень. Менавіта таму праз год мы завіталі ў Радашковічы — у адзіны ў раёне пасялковы Савет.



Старшыня Маладзечанскага раённага Савета дэпутатаў Віктар НЕВЯРОВІЧ (справа) і старшыня Радашковіцкага пасялковага Савета Віктар НЕКАЗАКОВ (у пасёлку) Радашковічы.

Даволі вялікі населены пункт (каля 6 тысяч жыхароў) гарадскі пасёлак Радашковічы размешчаны ў маляўнічым месцы. Побач працякаюць рэчкі Вязынка, Удранка, Гуйка. Лёс беларускага пенсяра Янкі Купалы цесна пераплёўся з радашковіцкай зямлёй. Тут жа устаноўлены помнік славетнаму земляку, які даглядаюць жыхары пасёлка на чале з дырэктарам радашковіцкага цэнтру культуры і адпачынку Элеанорай Саакавай.

Разам са старшынёй Маладзечанскага раённага Савета дэпутатаў Віктарам Невяровічам і старшынёй Радашковіцкага пасялковага Савета Віктарам Неказаквым аб'яўджам пасёлак. Першы прыпынак — ля новага будынка мясцовай улады.

У пасёлку адразу заўважаеш новыя агароджы — паводле слоў Віктара Неказаква, сёлета выдаткавана амаль 100 млн рублёў на іх устаноўку.

Плакос расліннасці ўздоўж дарог, правядзены суботнік, навядзены

не парадку на прыдамавых тэрыторыях і каля адміністрацыйных будынкаў арганізацый і прадпрыемстваў, каля помнікаў і грамадзянскіх могілак, знос старых дамоў... Гэта толькі невялікая частка той працы, якую ў Радашковічым пасялковым Саветаце праводзяць без перапынку.

— Добраўпарадкаванне пасёлка — самае галоўнае для нас, і мы стараемся, — адзначае Віктар Неказак. — Сёння, на жаль, яго вонкавы выгляд не на самым высокім узроўні, бо не на ўсё хапае сродкаў. Таму парадка на тэрыторыі наводзім паступова. Напрыклад, сёлета выдаткавана 465 млн з іх 28 млн накіраваны на спілоўванне аварыйных дрэў, 289 млн асвоена на рэканструкцыю дарог у раёне індывідуальнай забудовы. У планах — упарадкаваць старыя могілкі, дарабіць агароджы.

— Калі ў тым ці іншым населеным пункце ёсць праблемы, стараемся вырашаць іх як мага хутчэй, каб людзі не адчувалі сябе пакінутымі сам-насам са сваімі бедамі, — адзначае старшыня Маладзечанскага раённага Савета дэпутатаў Віктар Невяровіч. — І ў першую чаргу нашы памочнікі і апора — старасты, ад менавіта яны гавораць з уладай ад імя насельніцтва. Калі ў населеным пункце добры стараста — усе пытанні вырашаюцца хутка.

У Радашковічах уласным пры-

ЗВЯРТАЙЦЕСЯ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Старшыня Магілёўскага абласнога Савета прызнаеца, што апошнім часам нават перастаў дакументальна афармляць звароты выбаршчыкаў, калі іх пытанні можна вырашыць на мясцовым узроўні.

— Людзі штодня тэлефануюць і прыходзяць, — тлумачыць ён. — І я нікому не адмаўляю.

Ёсць сярэд зваротаў, безумоўна, дробныя: большасць скаргаў, як заўсёды, датычацца жыллёва-камунальнай сферы, якія трэба вырашаць з адпаведным ведамствам на месцы. А таксама частка праблем датычыцца ў сферы складаных чалавечых стасункаў: напрыклад, суседзі не падзялілі агароджу альбо кавалак зямлі.

— Сур'ёзныя звароты таксама ёсць, — прызнае Уладзімір Панцюхоў. — Напрыклад, пра якасць пітной вады: маюцца на ўвазе не толькі калодзежы, але і колькасць жалеза ў вадзе. Напрыклад, у Магілёўскай раёне з 12 запланаваных станцый абезжалезвання зроблі толькі 3, што тлумачыцца адсутнасцю фінансавання.

Апошнім часам стала актуальнай тэма вызвалення камбайнаў для жыцця на прысцяжных участках і прыватных земляных надзелах. У людзей часта ўзніклі спрэчкі: адзін вясковец лічыць, што ўбярэ ураджай яшчэ рана, а другі — што хутка будзе ўжо позна. Але камбайн, калі едзе ў вёску, павінен ўбярэ усім і адразу. Патлумачыць, як і што правільна рабіць, каб усім было добра і зручна — якраз справа мясцовай улады і дэпутатаў.

«ВЕРТЫКАЛЬ» РЭАГІРАВАННЯ

— Галоўная задача мясцовых органаў самакіравання — гэта праца з насельніцтвам, — пацвярджае старшыня Клімавіцкага раённага Савета дэпутатаў Мікалай Далгун. — І па тым, як працуюць мясцовыя органы самакіравання, ацэньваюць уладу ўвогуле. Так, ёсць у нас некаторы рост зваротаў, але мне здаецца, што колькасць — гэта не самае галоўнае. А галоўнае ў тым, наколькі аператыўна яны вырашаюцца.

Паводле вынікаў маніторынгу, работа са зваротамі насельніцтва ў Клімавіцкім раёне атрымала нядрэнную адзнаку. Мікалай Далгун расказвае, што ў іх арганізацыя дакладна «вертыкаль». Старасты вёсак маюць спецыяльныя дзённікі з нумарамі тэлефонаў усіх служб, каб звярнуцца па дапамогу. Дэпутаты раённага Савета два разы на год робяць справядлівы перад выбаршчыкамі і разам з гэтым, збіраюць ад насельніцтва розныя заплыты.

Кіраўнік сельсаветаў два разы на месяц бываюць у кожным населеным пункце. Гэта проста: да аўтакрамы звычайна цягваюцца ўсе вясковыя — там самыя час і месца задаваць пытанні да ўлады. Калі нельга вырашыць праблему на узроўні сельсавета — трэба звярнуцца ў раённы Савет. Калі і раённы Савет не справіўся — падключаецца выканаўчая ўлада.

— Я сам вяду прымём людзей не толькі па графіку, — гаворыць старшыня раённага Савета. — Калі да маіх дзвярэй прыйшоў чалавек, я ніколі не прымушаю яго там стаяць і чакаць, а неадкладна прымаю. Так я раю рабіць і старшынём сельскіх Саветаў. Мы павінны быць уважлівымі да людзей, чулымі да іх праблем.

Каб угадаць апошні зварот да яго, старшыня клімавіцкага Савета не спатрэбілася шмат часу: жанчына сталага веку разам з мужам трымаюць падсобную гаспадарку. Карове патрэбна сена, але жывуць старыя не ў вёсцы, а на тэрыторыі раённага цэнтру. Таму Мікалай Далгун заняўся справай сам: выпісаў у гаспадарцы сена, знайшоў памочнікаў для разгрузкі. Праблема вырашана, людзі задаволеныя.

ПРАўДА НАСЕЛЕНЦА ТРЫМАНСТВА

Калі дэпутаты расказваюць пра звароты грамадзян, то зусім не хаваюць і яшчэ адзін бок гэтай працы. Вечныя скаргі

— тэма не самая прыёмная, але абыходзіць яе нельга.

— Ёсць такія спецыфічныя грамадзяне, можна сказаць, штатныя скаргінікі, — кажа Уладзімір Панцюхоў. — Яны ходзяць па коле і ў нейкі момант трапляюць да мяне. Якраз у тую самую тэрую сярэду афіцыйнага прыёму грамадзян. Яны прыходзяць з тамамі перапіскі, фотаздымкамі, запісамі, і ў такіх момантах я імкнуся, каб на прыёме са мной быў яшчэ нехта — як сведка.

— З некаторымі скаргінікамі нават перапіска спынена, — расказвае Мікалай Далгун. — Мне падаецца так: калі скарга аагрунтаваная, але на яе не адраагавалі належным чынам, — пакараеца за валакіту чыноўніка. А калі нехта спецыяльна напісаў, каб распаліць скандал (і такое здараецца ў жыцці!), дык трэба і скаргініку падлічыць, колькі ён нерваў патрапаў.

Улады задумваюцца, дзе і як знайсці баланс паміж пільнай увагай да зваротаў людзей і іх праблем і жаданнем некаторых грамадзян, каб усё адразу і бясплатна.

— Трэба даваць адпор такім людзям, — лічыць Уладзімір Панцюхоў. — Я ўжо стамаў расказваць, як у вандрюках па нашых аграгарадках заўсёды бачу дамы, вакол якіх няма ні кусціка, ні кветачкі. Прывезлі машыну чарназёму, і ён ужо травой парос, бо гаспадарам нестасе часу і жадання добраўпарадкаваць сваё месца жыхарства. Плот паваліўся, смецце ля дарогі... Маўляў, рабіце самі, я тут часова. Людзі зразумелі, што можна прыйсці, запатрабаваць і яму, напэўна, зрабіць. А так нельга!

— Людзі сталі разбэшчаныя ўвагай, — таксама не хавае свайго меркавання Мікалай Далгун. — Ёсць такія пытанні, якія старшыня сельвыканкама можа вырашыць, як той казаў, не выходзячы са свайго кабінета. Але да яго не звяртаюцца, а адразу бегуць наверх, тэлефануюць на «прамыя лініі» высокім чыноўнікам. Але навошта іх драбязой нагрукіць?

І БУДЗЕ ВАМ ПАВАГА

Вядома, што колькасць зваротаў ад жыхароў Магілёўскай вобласці ў розныя органы ўлады павялічылася, прычым даволі істотна. Напрыклад, у аблвыканкам — амаль на траціну.

— Так уплывае на грамадскую актыўнасць выбарчая кампанія, — называў адну з прычын Уладзімір Панцюхоў. — Людзі кемлівыя: маўляў, калі цяпер напішу, то абавязкова зрабіць.

— Самае галоўнае — добра ставіцца да людзей, быць уважлівымі да іх праблем, — дзеліцца сакрэтамі працы Мікалай Далгун. — Бабулю ў непрыёмны дзень не дамуду трэба заварочваць, а завесці ў кабінет, наліць гарбаты, і даламатчы, чым можна. Людзі ў нас добрыя: з імі проста трэба працаваць, і будзе ў іх павага да ўлады.

Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік лічыць, што праца са зваротамі грамадзян — гэта індэксатар дзейнасці кожнага кіраўніка.

— Валакіта і неабавязковасць многіх нашых чыноўнікаў выклікаюць нараканні ў насельніцтва, фарміруюць негатывнае стаўленне да ўлады, ствараюць сацыяльную напружанасць у грамадстве, — падкрэсліў ён на пасяджэнні аблвыканкама. — Такое стаўленне да працы са зваротамі грамадзян недапушчальнае і патрабуе прыняцця дадатковых захадаў рэагавання.

Пётр Руднік звярнуў увагу мясцовых кіраўнікоў на ўзмацненне адказнасці ў працы са зваротамі грамадзян. У тым ліку і з прычыны дзвюх важных падзей: «Дажынка-2012» і парламенцкіх выбараў.

— Кожны жыхар вобласці, які звярнуўся ў органы ўлады рэгіёна, павінен атрымаць роўную дапамогу з боку чыноўнікаў, — такую задачу ставіць старшыня аблвыканкама.

ПАКУЛЬ У СТАРАСТАХ, НЕ СТРАШНАЯ І СТАРАСЦЬ, або Як Міхаіл Русаковіч праўду ў Маскве шукаў

На ціхай вулачцы гарадскога пасёлка Старобін, што на Салігоршчыне, сярод раскідзістага саду, прытуліўся дом з рознымі ўзорамі на ліштвах. На першы погляд, звычайная сялянская хата, якая нічым не вылучаецца сярод суседніх. Але менавіта сюды, да яе гаспадара, часта заглядаюць пасялкоўцы, каб падзяліцца набалелым, паскардзіцца на чыноўнікаў, папрасіць дапамогі. Міхаіл Анісімавіч Русаковіч — старшынём мясцовай арганізацыі ветэранаў вайны і працы, стараста гарадскога пасёлка. «Шмат дзе працую, але грошай за гэта не атрымліваю», — пажартаваў ён пры сустрэчы. А калі сур'ёзна, то з такой грамадскай нагрукі цыжка справіцца і маладому, а Міхаілу Анісімавічу ўжо 82 гады. «Яшчэ толькі 82», — папраўляе мяне суразмоўца.



...Пачатак п'яцідзясятых гадоў мінулага стагоддзя, час павальнага дэфіцыту. Каля мясцовай крамы вялікая чарга — хлеб прывезлі. І тут з машыны выходзіць жонка сакратара райкама партыі. Кабета працягвае прадаўшыцы грошы і брэз дзве буханкі хлеба. «Як вам не сорамна, — паўшчувае яе Міхаіл Русаковіч. — У многіх з гэтых жанчын мужы не вярнуліся з вайны, дзеці недаядуць...»

Пасля гэтага для Русаковіча настала цяжкія дні, якія перараслі ў доўгія чатыры гады. Толькі ўладкуецца на працу — тут жэ звальнюцца. І так 11 разоў запар. Звяртаўся па дапамогу ў Мінск, прыйзджалі камісіі, канстатавалі, што хлопце не п'е, не курыць, прыстойна с'ябе паводзіць, а тое, што патрабуе справядліваасці ва ўсім, дык гэта не забараняецца законам. Праварыльшчыкі ад'язджалі, а яго... зноў звальнялі. Вырасшы Міхаіл шукаў управу на мясцовае начальства «у вярхах». На 35 старонках выклаў сваё бачанне метадаў кіраўніцтва раёнам, яго развіцця і паехаў у Маскву, у Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі.

Русаковіч у Старобіне паважачоў: маўляў, мужык што трэба, прадаюць, за сябе і сваякоў не просіць, а вось за зямлююк можа пастаняць, ідзе да начальства, патрабуе, сварыцца нават... Праўда, толькі аднойчы давалося Міхаілу Анісімавічу звярнуцца па абарону аж у Маскву.

У прыёмнай ЦК беларус перадаў ліст дзяжурнаму. Настырнага палешука паслалі ў гатэль і загадалі чакаць, пакуль выклічуць. А праз два дні яго ўжо прымала сакратар ЦК КПСС Кацярына Фурцава.

— Было відаць, што маю скаргу яна ўважліва прачытала, бо многія радкі былі падкрэслены чырвоным алоўкам, — згадвае Міхаіл Анісімавіч. — Гутарка працягвалася дзве гадзіны. Кацярына Аляксееўна нават пацкавалася здароўем маёй маці, а таксама тым, чаму я да гэтага часу не жанаты. На што я адказаў: «Як жа я пракармлю сям'ю, калі не маю працы?»

Пакуль праўдашукальнік дабраўся ў родны Старобін, тут ужо быў новы першы сакратар райкама партыі Мікалай Пракапенка, які пранаваяў Русаковічу працу настаўніка фізкультуры ў адной з сярэдніх школ раёна. Жыццё наладжвалася: з'явілася і сям'я — аднойчы на танцах убачыў Міхаіл дзяўчыну, што сціпла сядзела ў куточку, запрасіў на бачанне. А праз нейкі час пабраліся шлюбам.

— Атрымалася, што я ўкраў жонку з самой сталіцы, — смяецца ветэран. — Надзея Аляксееўна працавала ў той час у Мінску ў статыстычным ведамстве, а ў Старобін прыехала на некалькі дзён у камандзіроўку. І засталася тут назаўсёды.

РАЗЗБРОЛІ Ў ЦЯГНІКУ

Расіянін, які перасякаў мяжу ў бок Украіны, адмовіўся заздэклараваць вялікую суму валюты і зброю.

Такім чынам, падчас правядзення мытнага кантролю пасажырскага цягніка Мінск — Анапа ў пункце мытнага афармлення «Церахоўка» ў пасажыра было выяўлена і канфіскавана 5 тыс. долараў, 650 еўра і 9,3 тыс. расійскіх рублёў, а таксама абмежаваныя ў перамашчэнні пнеўматычная вінтоўка «Юнкер-2» калібру 4,5, штык-нож, палка з клінком усурэдзіне і меч у ножнах. Зараз пачаты адміністрацыйны працэс, прызначана экспертыза халоднай зброі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

СУСЕД ДАПАМАГАЎ СУСЕДУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Спецыялісты прадпрыемства «Камунальнік», на чымі баланс знаходзіцца жыллё, прынялі рашэнне змяніць дах цапкам. Спачатку на месцы былой страхі нацягнулі руберойд, каб у кватэры не зацякала вада, і прыступілі да замены даха. Самае галоўнае, лічу, што дом своечасова накрылі лёгкім матэрыялам. У нас ёсць вопыт: колькі гадоў таму такая ж бяда напала на кватэры вёскі Вялікія Якавічы. Тады гандлёвыя арганізацыі адпускілі шыфер пад «чэснае слова» старшынём сельвыканкама. І мы здолелі за суткі пазакрываць дзіркі, а потым ужо збіралі грошы і разлічаліся за будматэрыялы. Цяпер сітуацыя крыху іншая: пацярпеў шматкватэрны дом. І за справу ўзялася арганізацыя.

...Усё, дарчы, адбылася на маіх вачах. Я быў у той час на запраўцы. Гэта халівае адчуванне, калі бачыш, як закручвае ў трубку векавое дрэва, а ты нічога не можаш супрацьпаставіць стыхіі, толькі пакорліва чакаеш завяршэння яе чорнай справы. Калі ў Слабудзіцы стала зрываць шыфер, пад яго абломкі, на жаль, трапілі два чалавекі. Ім давалося аказваць медыцынскую дапамогу. Праўда, пасля двух дзён у стацыянары мужчыны былі пераведзены на амбулаторнае лячэнне, а цяпер яны ўжо амаль здаровыя.

Двум аўтаўладальнікам давалося рамантаваць машыны, іх здорава пабіла шыферам і галінамі дрэў. Пацярпелі гаспадарчыя аб'екты сельгаспрадпрыемства «Белавусашчына»: свінаферма, майстэрня, склады. Але там ужо ўсе пашкоджанні ліквідаваны. Працягваецца работа на ўласных падворках. Шмат дрэў павалена ў зоне адпачынку Слабудкі. Слабудка — былы ваенны гарадок. Там наўмысна пакінулі ў свой час

астравок лесу ў якасці парку. І цяпер многія дрэвы, сярод якіх любілі гуляць жыхары, павалены. Будзем паступова ўсё расчышчаць.

Алена ЛУЦКЕВІЧ, старшыня Боркаўскага сельсавета Савета Бярозаўскага раёна:

— Такі разгул стыхіі мы бачылі тут упершыню. Заўсёды перахвалілі за іншыя, калі чулі альбо чыталі пра беды людзей, а вось у сваім сельсавеце — а я тут шаснаццаці год працую старшынёй — дрэвы валіла і дамы раскрывала першы раз. Ды і старажылы не памятаюць такога ўрагану.

«Гэта халівае адчуванне, калі бачыш, як закручвае ў трубку векавое дрэва, а ты нічога не можаш супрацьпаставіць стыхіі, толькі пакорліва чакаеш завяршэння яе чорнай справы.»

У нас лясны край, і першае, што ўбачылі, калі навала праняслася праз, — перагароджаныя зваленымі дрэвамі дарогі да некаторых населеных пунктаў. І ўжо праз гадзіну пасля ўрагану завалы пачалі расчышчаць байцы аварыяна-выратавальнага паста МНС, які дыслакацыя ў Пешках. У іх ёсць тэхніка, бензапіла, таму дрэвы, якія не ўпалі на лінію электраперадач — гэта значыць, дзе не патрабаваўся ўдзел спецыялістаў электрасетак — былі прыбраны ў першы ж вечар. Назаўтра старшыня

— А тут якраз падаспела чарга на атрыманне кватэры ў сталіцы і начальнік угаворнаў вярнуцца, — згадвае жанчына. — Але я адмовілася ад жылля. І не шкадую, што памянла месца жыхарства.

Варта заўважыць, што за плячыма Міхаіла было толькі шэсць класяў. І ён засеў за кнігі, здаў экзамены за дзесяцігодку, закончыў юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Потым працаваў у кадровай службе мясцовай перасонаў механізаваанай калоны, дырэктарам жыллёва-камунальнай гаспадаркі, таварознаўцам райспажыўсаюза. Але якую б пасаду ні займаў, не пакідаў заняткаў спортам. У Старобіне стварыў дзіцячую аматарскую футбольную каманду, якая прымала ўдзел у розных спаборніцтвах і заўсёды вярталася з узнагародамі... Нягледзячы на здзіўленыя позіркы месцакоўцаў, разам з падапечнымі апантана ганяў мяч на стадыёне, які пабудавалі сваімі рукамі, не затраціўшы на гэта ні рубля. На 13 жніўня 1983 года, якраз на Дзень фізкультурніка, быў прызначаны развітальны матч. Але трэнер нечакана трапіў у рэанімацыю, больш за тыдзень праўду ў непрытомнасці. А калі прыйшоў у сабе, да яго завіталі яго падапечныя і паднеслі кубак, які выйграў. Без слёз гэты выпадак мой суразмоўца не можа ўспамінаць... Ён быў для сваіх выхаванцаў прыкладам ва ўсім адносінах — не проста трэнерам, а настаўнікам, старэйшым таварышам, бацькам. І няхай не сталі яго падапечныя прафесійнымі футбалістамі, але ўсе выраслі прыстойнымі, паважанымі людзьмі, вядуць актыўны і здаровы лад жыцця.

І сёння, у свае 82, Міхаіл Анісімавіч не п'е, не курыць, займаецца фізічным практыкаваннем, робіць прабэжкі.

А наўдана нават удзельнічаў у лёгкаатлетным кросе, што праходзіў у пасёлку, нароўні з маладымі. Хвалюе мясцовага старасту, што дзеці не вельмі прыліхна ставяцца да заняткаў спортам. На тым стадыёне, які яны пабудавалі з выхаванцамі, не ўбачыш цяпер падлеткаў. «У наш час мы атрымлівалі за матчы граматы, кубкі, а цяперашняя моладзь чакае канвертаў з узнагародам.

Мы гулялі дзеля перамогі, таму былі больш фізічна і маральна загартаванымі», — лічыць Русаковіч. Бываюць ў школах, ветэран працы, спорту заўсёды расказвае вучням пра сваю каманду. Яго уважліва слухаюць. І добра, калі гэты аповед з'явіцца хоць аднаго школьніка, прымусяць працаваць над сабой.

Таццяна ЛАЗОУСКАЯ.

СВЯТКАВАЦЬ? ХОЦЬ КОЖНЫ ГОД!

— Нават і не памятаю, калі ў Свіры апошні раз ладзілі свята пасёлка, — расказвае самая пажылая свіранка Соф'я Станіславаўна Курак, якой сёлета споўнілася 95 гадоў. Рада, што і пра мяне не забылі — уручылі падарунак.

І сапраўды, чаму невялікія пасёлкі ды вёскі не могуць мець свайго свята, як тыя ж вялікія гарады? Так ці крыху інакш думаў старшыня Свірскага пасялковага Савета Іосіф Субач — цяпер ужо не так важна. Галоўнае, што ідэю свіране ўспрынялі на «ўра». І падключылі да яе ўвасаблення.

Аўтар гэтых радкоў, якая таксама запрасіла на свята, не быў у пасёлку даўно. Таму прыехаў загляд, каб паглядзець, ці змянілася што-небудзь у Свіры. Змянілася! Парадавалі чысціна, пафарбаваныя лаўкі, кантэйнеры для смецця, якія сталі ў бачны і даступны месцах, і не толькі на цэнтральнай плошчы, але і ў цэлым па пасёлку. Пахарашэлі вуліцы, на якіх з'явіліся нават вазы з кветкамі. На месце кланду новых асфальт. Што ні сядзіба — прыёмна паглядзець. Яно, на маю думку, так і паві-

на быць, бо Свір — пасёлак буйны, нярэдка тут бываюць замежнікі, якія па адным населеным пункце мяркуюць аб усёй краіне. Таму пасёлку, як ні круці, у сабе добраўпарадкавання нельга апускаць планку. Падымаць — можна!

...У апошнюю надзелю жніўня, роўна ў 15.00, на пасялковай плошчы пачалася свята... Работнікі Свірскага дома культуры робяць кароценькі экскурсы ў гісторыю Свіршчыны — і на сцэну выходзіць старшыня раённага Савета дэпутатаў Алег Бароўка, каб уручыць граматы за «Лепшую гаспадарку» і за «Актыўны ўдзел у добраўпарадкаванні пасёлка»... Як аказалася, узнагародзілі і адначылі ў той дзень шмат каго: ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, шматдзетныя сем'і, засялковыя жыхары...

Гледачы, якіх размясцілі ў цэнтры плошчы (пажылыя сядзелі на крэслах, моладзь назірала за ўсім стаячы), віталі ўсіх апладысмантамі. А калі на сцэну выйшлі мядзельскія артысты Таццяна Хрол і Ірына Селязнёва ды музычны калектыў з Віцебскай вобласці, многія падняліся з месцаў і пачалі танцаваць і падпяваць. Нават калі ўзніклі праблемы з гукам — форс-мажору ніхто не адмаўляў! — артысты не разгубіліся, а працягвалі забяўляць гледачоў. Не спало-



хаў нікога і дробны дождж — людзі нават і не падумалі разыходзіцца па дамах. Дарчы, алкаголь на свяце не прадавалі. І нават тыя, хто прыйшоў з дому «падшафэ», паводзілі с'ябе прыстойна. Тут трэба ўзгадаць і ахоўніку парадку, якія махалі здзелёк пальцам празмерна вясёлым свіранам: маўляў, веселіся, але меру ведай. Было на свяце і шмат забаў для дзяцей: паветраныя гонкі, электрамобілі і нават папкорн. Бацькі толькі паспявалі даставаць з партманетаў грошы. Але іх, па словах свіран, шкада не было: не кожны ж дзень у пасёлак прыйзджаюць атраццывыя ды забавы. Скончылася дзееанне святочным феерверкам і запрашэннем прыйзджаць сюды на наступны год. Мяркуюцца, што свята пасёлка будзе праходзіць кожную апошнюю надзелю лета.

Александр СЯНОЎЦЬ.

к.п. Нарач.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда» Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. Адаказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; БАЙКОУ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; АЦЯСАУ А.А., старшыня

Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕ-ПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Сявечэ Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў. АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г.Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvzyazda.minsk.by Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тыраж 27.631. Нумар падпісаны ў 19.30 4 верасня 2012 года.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) извещает о проведении 5 октября 2012 года повторного открытого аукциона с понижением по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ лота	Наименование объекта	Адрес объекта	Продавец	Краткая характеристика объекта	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Трехэтажный кирпичный садовый домик (1А3/к)	Гомельский р-н, с/п «Промурово», участок № 26 (вблизи д. Старые Дятловцы)	Комиссия по работе с имуществом, обратным в доход государства при Гомельском районном исполнительном комитете	Кирпичный общей площадью 387,3 кв.м, незавершенное строительство	8 700 980	800 000
2	Садовый дом (76,5 кв.м) на земельном участке 0,1495 га	Гомельский р-н, Гравбовский с/с, с/п «Гомель», участок № 172	Комиссия по работе с имуществом, обратным в доход государства при Гомельском районном исполнительном комитете	Кирпичный, незавершенное строительство	24 604 540	2 000 000

Шаг аукциона — 5%. К участию в аукционе допускаются лица, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе по форме, определенной организатором аукциона, внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, представили другие необходимые документы и подписали соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, каб. 2-16 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения по 04 октября 2012 г. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявления на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, при этом данный участник аукциона приравнивается к победителю аукциона. Победитель торгов обязан: подписать протокол о результатах аукционных торгов; согласно счету-фактуре, выписанному организатором аукциона, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, оплата которого осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет р/с № 3012109370018 в филиале ОАО «Белпромбанк» Гомельское областное управление, код 912 ОКПО 02975763, УНП 400071204, ОАО «Гомельоблреклама».

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74-17-34, 74-89-64 и на сайте gomeloblreklama.by.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОТОВЕЛО»
(г. Минск, проспект Партизанский, 8)
СОСТОИТСЯ 11 сентября 2012 г.
по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8 в заочной форме.
Орган, по решению которого создается общее собрание акционеров: **Наблюдательный совет ОАО «МОТОВЕЛО».**

Повестка дня:
1. Об утверждении устава ОАО «МОТОВЕЛО» в новой редакции.

Бюллетени для заочного голосования акционеры получают с 6 по 7 сентября 2012 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), под роспись при предъявлении паспорта (для представителей акционеров — паспорта и доверенности). Акционеры обязаны возратить заполненные бюллетени для заочного голосования по указанному адресу не позднее 17.00 7 сентября 2012 г.

С проектом решений собрания, новой редакции устава ОАО «МОТОВЕЛО», формой и текстом бюллетеня для заочного голосования акционеры могут ознакомиться с 6 по 7 сентября 2012 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «МОТОВЕЛО» по состоянию на 4 сентября 2012 г.

Выкуп акций по требованию акционеров производится по номинальной стоимости. Заявления от акционеров о выкупе акций по требованию акционеров принимаются с 11 по 26 сентября 2012 г.

УНП 190017558

Уважаемые акционеры ОАО «Спецмонтажстрой»!
18 сентября 2012 г.
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Повестка дня:
1. Выкуп Обществом акций собственного выпуска с целью сокращения их общего количества и уменьшения уставного фонда.

Местонахождение ОАО «Спецмонтажстрой»: г. Минск, ул. Володько, 20. Место проведения собрания: г. Минск, ул. Володько, 20 (второй этаж). Начало собрания: 13 часов 00 минут.

Время регистрации участников — в день проведения собрания с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Володько, 20 (второй этаж).

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров — по паспорту и доверенности.

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 31 августа 2012 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 07.09.2012 г. по 17.09.2012 г. (с 9.00 до 17.00) по месту нахождения Общества, а в день проведения собрания — по месту проведения собрания.

УНП 100036332 **Наблюдательный совет ОАО «Спецмонтажстрой».**

НАРОЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания жилых домов сроком на 99 лет

№ лота	Адрес, площадь земельного участка, кадастровый номер	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)	Затраты на проведение аукциона
1	д. Малая Сырмеж, ул. Тихая, площадь земельного участка 0,2007 га, кадастровый номер 62408330781000182	Нет	10 000 000	1 000 000	3 160 600
2	д. Служи, участок № 28, площадь земельного участка 0,1978 га, кадастровый номер 624083315601000021	Нет	5 000 000	500 000	2 955 720
3	д. Тюкиши, участок № 4, площадь земельного участка 0,1541 га, кадастровый номер 624083318601000184	Нет	50 000 000	5 000 000	3 398 740

Примечание: лот № 1 расположен в водоохранной зоне вне прибрежной полосы реки Малиновка, лот № 2 расположен в водоохранной зоне вне прибрежной полосы оз. Мядель, лот № 3 расположен в водоохранной зоне вне прибрежной полосы оз. Шаньцы.

Аукцион состоится 4 октября 2012 года в 11.00 в здании Нарочского сельского исполнительного комитета (актовый зал) по адресу: Мядельский район, а. Нарочь, ул. Первомайская, 49.

Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: а. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). Прием заявлений заканчивается 1 октября 2012 года в 17.00. Контактные телефоны: (8 01797) 46 153; 46 712.

К заявлениям прикладываются следующие документы:

- платёжный документ о внесении задатка в размере 10% от начальной цены;
- документ, удостоверяющий личность (участника) или доверенность, удостоверяющая нотариально, представителя физического лица;
- Оплата предмета аукциона должна быть произведена в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка. Договор аренды заключается в течение 2-х рабочих дней после оплаты стоимости предмета аукциона. Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным участком. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
- Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 3600623081900 ЦБУ № 619 филиал № 601 АСБ «Беларусбанк» г. Молодечно, код 769, УНП 600097530, ОКПО 04430037, код платежа 4002.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 14 сентября 2012 г. ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА УП «Барановичская СПМК-10»

Номер лота	ЛОТ № 1
Наименование объекта	Автокран КС-3579-4, 2009 года выпуска (нв. № 0110)
Местонахождение объекта	Брестская обл., г. Барановичи, 2-й пер. Вильчковского, 42
Продавец (Балансодержатель)	Государственное унитарное специализированное строительное предприятие «Барановичская СПМК-10»
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Начальная цена продажи, руб. без НДС	449 522 918
Размер задатка, руб.	44 952 292
Тип и характеристика объекта	Автокран КС-3579-4, 2009 года выпуска (нв. № 0110), цвет желтый. Кузов УЗМ5337А290001475
Условия продажи	Аукцион без условий
Условия оплаты	Согласно договора купли-продажи
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618108 руб.РБ в рег. дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, код 369, УНП 102353509

Аукцион состоится 14 сентября 2012 г. в 11.00 по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Наганова, 10-325. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: **г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329** в рабочие дни с 9.00 до 17.00. **Последний день приема заявлений — 13 сентября 2012 г. до 17.00.** Контактные тел.: 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

Філасофія эканомікі

РОСТ АБО РАЗВІЦЦЕ?

У 2003 годзе наша рэспубліка пасля дзесяцігоддзя абвалу перавысіла ўзровень валовага ўнутранага прадукту (ВВП) 1990 года — года, які папярэдзіў распад Саветаў, аднавіўшы прамысловую вытворчасць. І практычна на працягу апошняга дзесяцігоддзя мы з года ў год прырошчаем ВВП. На 2012 год мы паставілі задачу павялічыць яго на 5,5%.



Ды Паўднёвай Карзі і цяпер можна зайдзросці. Яна — практычна адзіная краіна ў свеце, якая за апошняе дзесяцігоддзе скараціла разрыв у прадукцыйнасці працы ў адносінах да ЗША (100%). У яе гэты ўзровень сёння складае 65%.

Далей варта адзначыць, што эканамічны рост бывае экстрэсімным і інтэнсіўным. Калі ВВП расце за кошт прыцягнення дадатковых рэсурсаў — прыродных, людскіх, выкарыстання дадатковага вытворчага капіталу — гэта экстрэсімны рост. Нават пры выкарыстанні традыцыйных тэхналогій і арганізацыйных вытворчасці.

Эканамічны рост з'яўляецца адной з найважнейшых мэт любога ўрада. Бо ад вырашэння праблем эканамічнага росту ў краіне залежыць і дабрабыт насельніцтва, і перш за ўсё, яго заробатная плата, і ўзровень беспрацоўя, і многія іншыя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Інтэнсіўны рост — гэта рост, які забяспечваецца за кошт прымянення новых тэхналогій, матэрыялаў, больш кваліфікаванай працоўнай сілы, новых формаў арганізацыі вытворчасці.

Экстрэсімны рост заўсёды мае свае межы, абумоўленыя наяўнасцю дадатковых рэсурсаў. Але, як мы ведаем, прыродныя рэсурсы неабмежаваны. Працоўныя рэсурсы таксама не могуць эфектыўна спрацаваць, калі выкарыстоўваецца старая тэхналогія. Нават калі мы павялічым колькасць гэтых рэсурсаў. Выпуск прадукцыі нарастаць можна, але хто яе будзе купляць?

Што такое эканамічны рост і ці заўсёды ён азначае развіццё эканомікі і яе рух наперад? Эканамічны рост азначае доўгатэрміновае тэндэнцыйнае павелічэння выпуску прадукцыі ў нацыянальнай эканоміцы, якая адпавядае поўнай занятасці насельніцтва. Пры гэтым поўная занятасць не азначае 100% занятасці ўсяго працаздольнага насельніцтва. Эканамікі развіцця цыклічна — у іх існуюць перыяды пад'ёму (пік), калі павялічваецца прадукт ва ўсіх галінах, і спаду (рэцэсія), калі зніжаецца выпуск прадукцыі, адбываецца вызваленне занятых, скарачаецца іх колькасць, расце беспрацоўе. А вынікам эканамічнага росту з'яўляецца рост рэальнага ВВП.

Так, безумоўна, эканомікі цяпер адкрываецца і можна паспрабаваць працаваць туды тое, што ў нас ужо прадаць немагчыма. Альбо працаваць «на склад» і чакаць лепшага часу. І мы будзем «расці». Падобную сітуацыю перажыла ў 70-я гады XX стагоддзя Швецыя. Калі ў 1975 годзе пачаўся сусветны эканамічны крызіс, шведскі ўрад прыняў рашэнне субсідзіраваць сваіх вытворцаў і працаваць на склад. Яны разлічалі выйсці са сваёй прадукцыяй на рынак пасля заканчэння крызісу. Але крызіс мінуў, эканомікі іншых краін перабудалася і сталі вырабляць новую прадукцыю. А Швецыя апынулася ля «разбітага карыта» — прадукцыя не рэалізавалася... Сёння на эканамічных факультэтах замежных школ бізнесу прафесары распавядаюць пра гэту сітуацыю, якая атрымала ў тэорыі назву «шведскага рашэння», або «пераскоквання цераз прорву», я якая неэфэктыўна, якое затармазіла эканамічнае развіццё Швецыі.

Апошнія гады мы расцім, але ў нас зніжаецца фондаўзброенасць, г.зн. колькасць тэхнікі, якая выкарыстоўваецца, абсталяванне ў вытворчым працэсе ў разліку на аднаго занятага. Мала таго, што тэхніка ўстарэла, дык нават у разліку на колькасць занятых яе становіцца менш. Іншы: тэмпы прыросту фондаўзброенасці з года ў год зніжаюцца за апошняе дзесяцігоддзе.

У любой эканоміцы, якая нармальна развіваецца, перыяды піку чаргуюцца з перыядамі рэцэсіі. Безумоўна, рэцэсія — гэта драматычная фаза ў развіцці эканомікі, але яна неабходна. Яна сведчыць аб тым, што неабходна абнаўленне вытворчасці: патрэбна новая прадукцыя, патрэбны новыя тэхналогіі, а адвадана, працоўная сіла павінна быць пераўчана, перакваліфікавана з тым, каб паспяхова працаваць на новай вытворчасці. Гэта перыяд, калі неабходна нешта перагледзець, памяншаць «матор развіцця».

Мы вырабляем прадукцыю, якую дастаткова цяжка прадаць на сусветным рынку, бо з традыцыйнай прадукцыяй на ім «працуюць» іншыя краіны, якія занялі гэтыя рынкі раней.

Сёння сусветная эканоміка знаходзіцца ў фазе спаду, калі кожны вытворца спрабуе ўтрымацца на рынку са сваёй прадукцыяй. Сваёадныя фінансавыя рэсурсы не ідуць у традыцыйныя галіны. Сусветная эканоміка чакае — павінны з'явіцца новыя тэхналогіі, новыя прадукты. Будучы развіццёва чыныя галіны. Старыя сектары нацыянальнай эканомікі, звязаныя з вытворцаў прадукцыі III (машынабудаванне), IV (электроніка), V (інфармацыйныя тэхналогіі) тэхналагічных укладу будучы адыдохзіць на другі план. Інтэнсіўна будучы развіццё ўжо пачынаюць развіццёва нанатэхналагічныя вытворчасці, біясумяшчальныя тэхналогіі і г.д.

Менавіта гэты перыяд паказвае, што неабходна пачынаць мадэрнізацыю, абнаўляць вытворчыя фонды, укараняць новыя тэхналогіі, неабходны выпуск новай прадукцыі. Калі ў гэтай сітуацыі краіна пачынае мадэрнізацыю, то яна прымае на сябе і яе наступствы — рост узроўню беспрацоўя, і устаўбувае свой натуральны для дадзенай сітуацыі параметр беспрацоўя. Напрыклад, у еўрапейскіх краінах гэта 4,5%, у ЗША — да 7%. Як правіла, гэтак тама часовавая сітуацыя. Бо калі ўся працоўная сіла будзе занята ў традыцыйных галінах, дзе ж узяць працоўную сілу для развіцця новых сектараў? І калі мы прыцягваем у краіну замежны капітал, дзе ж ён возьме працоўную сілу ў гэтай сітуацыі?

Калі мы будзем працягваць нарочыцца вытворчасць толькі на базе тэхналогій III-га і IV-га тэхналагічных укладу, то мы застанемся далёка заду таго краіны, якія будучы інтэнсіўна пераходзіць на новы VI-ы тэхналагічны ўклад. Патрэбна мадэрнізацыя вытворчасці. Нельга вырабляць ВВП, калі фонды, капіталныя актывы не толькі маюць амаль 100-працэнтны фізічны, але і 100-працэнтны маральны знос. Так, мы пакаль будзем расці, але развіцця не будзе. Так, мы, магчыма, сёння павысім свой узровень жыцця, але за яго будучы расплачавача нашы дзеці і ўнукі.

Фактары, якія робяць рост фізічна магчымым, завуча фактарамі прапановы. Гэта і наяўнасць прыродных рэсурсаў — іх якасць і колькасць. Гэта і наяўнасць вытворчага капіталу, г.зн. абсталяванне, з дапамогай якога і вырабляецца прадукт. Гэта і тэхналогіі, якія дазваляюць кампанаваць усё рэсурсы, і арганізацыя вытворчасці, і ўзровень развіцця прадпрыемлічых здольнасцяў. Варта заўважыць, што ў сучасных умовах, напрыклад, наяўнасць прыродных рэсурсаў далёка не заўсёды азначае эканамічны рост. Напрыклад, прыродныя рэсурсы адсутнічалі ў Японіі і Паўднёвай Карэі. Але тэмпы іх росту ў асобныя перыяды маглі павялічыцца і краіны, багатыя на прыродныя рэсурсы.

Ірына НОВІКАВА, доктар эканамічных навук, прафесар.

г. ВИТЕБСК **ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ СНИЖЕНА НА 80%

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена предмета аукциона, рублев	Сумма задатка, рублев
1.	Витебская область, г. Новополоцк, ул. Седова, 14Б, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика объектов недвижимости: - капитального строения с инв. № 252С-9247 (здание неустановленного назначения — аптека) с пристройкой и котельной, общая площадь 87,3 кв.м, одностановное кирпичное, фундамент железобетонный, перекрытие — «жб плиты», крыша — асбестоцементные волнистые листы, 1977 г. постройки; - капитального строения с инв. № 252С-12086 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (сараи), корпус 1, общая площадь 29,1 кв.м, одностановное кирпичное, фундамент кирпичный, крыша — асбестоцементные листы, 1977 г. постройки); - капитального строения с инв. № 252С-12087 (здание неустановленного назначения — уборная), корпус 2, общая площадь 1,1 кв.м, одностановное кирпичное, фундамент кирпичный, крыша — асбестоцементные листы, 1977 г. постройки; - земельные насаждения (деревья и кусты) . Земельный участок с кадастровым номером 24180000010000051, площадью 0,0638 га, для использования под аптеку, сроком аренды 20 лет. Ограничения в использовании — водоохранная зона водного объекта. Использование — для размещения объекта административного, финансового назначения, розничной торговли, содержания и предоставления социальных услуг, бытового обслуживания населения.	38 440 216	7 688 000

Организатор — фонд «Витебскоблимуществво», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.fondgosim.vitebsk.by, e-mail: volfondgi@tut.by.

Аукцион состоится 8 октября 2012 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимуществво» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38. 1. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308, последний день приема документов 05.10.2012 до 17.00. 2. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903207026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369. Получатель — фонд «Витебскоблимуществво», УНП 300002495. 3. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формирование земельного участка и государственной регистрации в отношении этого земельного участка, но позднее 12 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка. 4. Информация об аукционе опубликована ранее в газете «Звязда» от 25.10.2011 № 203 (27067), от 31.03.2012 № 63 (21778), от 12.05.2012 № 89 (27204).

18 сентября 2012 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестской КСМ».

Повестка дня:
1. О приобретении акций ОАО «Брестской КСМ» на баланс общества.
2. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестской КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28. Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28. Время регистрации в день проведения собрания — с 10.00 до 10.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность). С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 10.09.2012 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения общества.

Совет директоров.

ИЗМЕНЕНИЯ

В Проектную декларацию объекта долевого строительства «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских качеств № 26 (по генплану) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания в микрорайоне «Каменная Горка-5», опубликованную в газете «Звязда» от 01.09.2012

В абзаце Проектной декларации «Благоустройство участка» вместо слов «121 машино-место» читать «77 машино-мест».

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим» УНП 100122846

26 сентября 2012 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «БЕЛХИМ»,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал заседаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О внесении изменений в устав ОАО «Белхим».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, с 10 сентября по 25 сентября 2012 года (время работы с 9.00 до 16.30). Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 24 сентября 2012 года. Регистрация участников собрания 26 сентября 2012 года с 08.00 до 10.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 26 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕККОНТРАКТ»
18 сентября 2012 года проводит 14-й повторный открытый аукцион от 30 августа 2012 года по продаже имущества республиканской собственности на 15-ом открытом аукционе

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
137	Трактор колесный Т-150К ш. 503818 дв. б/номера 3 кат. 4 348,5 м/ч	г. Старые Дороги, в/ч 48668	1990	25 000 000	2 500 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, каб. № 637 **18 сентября 2012 г. в 11.00.** К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до **17.00 13 сентября 2012 года.**

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 18 сентября 2012 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. **Без НДС, Справки по тел.:** (017) 278 09 98, факс (017) 278 09 98. Наш адрес в интернете: www.belspckontrakt.by.

Извещение о проведении 09 октября 2012 года торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов (наименование продаваемого имущества)	Система кабельного телевидения (СКТВ на 10 000 абонентов), инвентарный номер 3000820
Местонахождение продаваемого имущества	г. Минск, ул. Мичурина, 19
Сведения о продавце	ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск, тел. 217-23-98
Сведения об организаторе торгов	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. 327-48-36
Начальная цена предмета торгов	1 132 500 977 белорусских рублей
Сумма задатка	110 000 000 белорусских рублей
Сведения об обременениях	аренда

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского Кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копия свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копия устава (для юридических лиц); копия платёжного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).

Торги состоятся **09 октября 2012 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с **07.09.2012 по 05.10.2012 исключительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок:
(017) 327 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости»),
(017) 217 23 98 (ОАО «МАЗ»).

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «СтанкоГомель» (продавец)
извещает о проведении 09 октября 2012 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ лота	Наименование	Адрес объектов	Начальная цена продажи объекта, с учетом НДС, бел. руб.	Задаток, с учетом НДС, бел. руб.
--------	--------------	----------------	---	----------------------------------

■ Пытальнік

ЧАМУ Ў ВЕЛАСПЕДАЎ І ЗАПЧАСТАК ДА ІХНЯМА БЫЛОЙ ЯКАСЦІ?

Мне — 70, стаж веласпедыста-аматара — 60 гадоў. Але такога дражняга становішча з забеспячэннем запаснымі часткамі я не прыгадаю. У пасляваенны час, праўда, былі напачатку некаторыя цяжкасці з наявіццём двухколявых машын, але ж які быў выбар! Куплялі веласпеды самых розных марак: маскоўскага завода, горкаўскага, пензенскага, рыжскага, мінскага. Былі ў продажы і імпортныя веласпеды — чэхаславацкія, напрыклад, з ручным тормазам. Быў і гэдэраўскі «Дыямант» — безумоўна, самы якасны, самы надзейны, прыгожы і элагантны.

Цяпер такога выбару няма. Манополія для вытворцаў — гэта, мусіць, і някпецка для іх, толькі для карыстальнікаў гэта не так. Ва ўмовах манополіі, калі няма канкурэнцыі, маем і адпаведныя вынікі — мінскі веласпед нямае страчвае якасны паказчыкі. Галоўнае, выкарыстоўваецца не адпаведны патрэбнай трываласці метал. Скажам, утулка карэткі вытрымлівае толькі лічаныя месяцы, тое ж можна сказаць і пра кліны.

Удасканальвалі вытворцы педаль. Цяпер у іх няма падышлінікаў, а, як у вазах на драўляных колах, — утулкі. Замест металу — пластыка. У выніку пры яздзе педаль развальваюцца... Яны неразборныя, пры паломцы адрамантаваць нельга. У краме даводзіцца набываць адрэз дзве, адну не прададуць.

Веласпед — добры памочнік не толькі для высюкаў, але і для гараджан, тых, хто мае садова-агародны ўчастак. Але што можна прывезці на багажніку з дроту? А калісьці Мінскі мотавелазавод выпускаў прыгожыя, трывалыя багажнікі. Мне яны служылі 30 гадоў. І вось — удасканалілі... Важны вузел — мацаванне карэткі з шатуном. Але цяпер усё дэталі робяць з няякаснага металу, у выніку — язда са скрыпам, не вытрымліваюць нагрузкі ні вось карэткі, ні кліны, ні шатуны. На працягу двух гадоў я замяніў некалькі шатуноў, восьмі і 16 кліноў. Спатрэбіліся яшчэ два. Паехаў, купіў у прадпрыемства. Але ж тыя кліны не ўвайшлі ў прораз.

Раней у Шучыне запчастакамі гандлявалі два прадпрыемальнікі, цяпер — адзін. Атрымліваюць тавар не на заводзе, а ў фірме. Значыць, яшчэ і яна «накручвае» працэнты. Вось адкуль такія высокія цэны. Пакрышка цяпер каштуе аж 70 тысяч рублёў! Чамусьці райспажыўсаюз гандлем запчастакі для веласпедуў не займаецца. Мусіць, там лічаць, што гэта дробязь. Але ж для нас, удалалыняў веласпедуў, гэта не так. Мне асабіста ў апошні час з-за паломка часта даводзіцца частку шляху пераадоўваць пешаюо...

Іван ПІШЧО, г. Шучынін.

Той, хто мае ў гаспадарцы веласпед мінскай вытворчасці, бласпэчэна, падтрымае чытача — настолькі ён на многіх пытаннях мае рашэнне, таму мы і прывялі ліст заяўнаю амаль цалкам. І пра «мяккія» кліны, якія да таго ж яшчэ ў прораз моцней не ўвайшлі, і пра невядома для чаго прызначаныя багажнікі з дроту, і пра цяжкасці з наявіццём нават дробных запчастак (ну не наведзіцца за імі з вёскі ў райцэнтр, калі яны там прадаюцца, а тым больш кожны раз — у сталіцу)... Усё гэта разам узятае часам і прымусіла прывядзець колішнюю якасць двухколявых памочнікаў. Тым больш цікавым было паслухаць друг бок, да якога найперш апелываў наш чытач — мотавелазавод. На ліст жыхара Шучына чіперашняе адкрытае акцыянернае таварыства «Мотавела» адрагавала адказам наступнага зместу. Падпісаў яго генеральны дырэктар К.Мароз.

Мы вымушаны для захавання канкурэнтнай цаны камплектаваць веласпеды запчастакі ад спецыялізаваных пастаўшчыкоў, у тым ліку вытворчых краін Азіі. Перад закупкай узоры кампанентаў праходзяць абавязковыя выпрабаванні на адпаведнасць стандартам па біспецыянальнасці. Аднак, калі пачынаюцца масавыя пастаўкі, ахаліць 100-працэнтным кантролем усю пільну не атрымаецца, з-за чаго магчымыя адзінкавыя выпадкі неадпаведнасці якасці адгрукваючых веласпедуў.

Адносна манополіі на вытворчасць танных веласпедуў мы цалкам з вамі згодныя, але з'яўленне канкурэнтаў у сферы вытворчасці веласпедуў залежыць не ад нас, а ад сітуацыі, якая склалася, калі выгадней і менш рызыкаўна гандляваць, а не вырабляць.

Прашу прыняць да ўвагі, што ў мадэльным радзе веласпедуў «Аист» ёсць веласпеды рознага мэтавага прызначэння, цэнавага ўзроўню і, адпаведна, якасці, уключаючы да выкарыстання ў кампанентнай базе самых вядомых сусветных брэндаў. Вядома, розніца і рэсурс розных мадэляў, і паказчыкі надзейнасці, вагавыя і іншыя спажывацкія характарыстыкі. Для інфармацыі і магчымасці выбару накіроўваем вам каталог калекцыі веласпедуў «Аист-2012».

Вы можаце ўбачыць у каталозе, што мы выпускаем веласпеды з трубчастым заднім багажнікам, што можа быць лепшым для вас, чым драціны. Што датычыцца кампанентаў дорожнага веласпеду, такіх, як карэтка, педаль і іншыя, мы вымушаны для захавання канкурэнтнай цаны камплектаваць веласпеды запчастакі ад спецыялізаваных пастаўшчыкоў, у тым ліку вытворчых краін Азіі. Перад закупкай узоры кампанентаў праходзяць абавязковыя выпрабаванні на адпаведнасць стандартам па біспецыянальнасці. Аднак, калі пачынаюцца масавыя пастаўкі, ахаліць 100-працэнтным кантролем усю пільну не атрымаецца, з-за чаго магчымыя адзінкавыя выпадкі неадпаведнай якасці адгрукваючых веласпедуў.

Для выключэння падобных выпадкаў ідзе безупынная работа, звязаная з выбарам пастаўшчыкоў, зольных забяспечыць найлепшыя судасносныя цэны і якасці кампанентаў і стабільную якасць усёй партыі ў пастаўцы. Спядзяючы, у бліжэйшай будучыні ў нас атрымаецца выключыць нават адзінкавыя факты пастаўкі спажыўцу неадпаведнай прадукцыі.

Што датычыцца забеспячэння запчастакімі, шырокі іх выбар да веласпедуў «Аист» маецца ў краме гандлёвай сеткі ААТ «Мотавела». Інфармацыю пра наяўнасць і цану запчастак можна атрымаць у краме па тэлефоне: (017) 298 14 52.

Рэкламацыі, звязаныя з якасцю веласпедуў, прымае філіял «МВЗ Вела» ААТ «Мотавела» па адрасе: 220033, г. Мінск, Партызанскі праспект, 8, тэлефон 298 27 68».

Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна ШЧОТКІНА: «ТРЭБА БОЛЬШ АБ'ЕКТЫЎНА АЦЭНЬВАЦЬ ПРАЦУ РАБОТНІКАЎ БЮДЖЭТНАЙ СФЕРЫ»

Інваліды могуць бясплатна аздаравіцца ў санаторыі

Марыя Мікалаеўна, Мінская вобласць: **Мой муж — інвалід 1 групы па зроку. На якія сродкі рэабілітацыі ён мае права? Ці можа ён атрымаць мабільны тэлефон — сусед бясплатна атрымаў? Да каго трэба звярнуцца?**

Інваліды 1 групы па зроку маюць права на бясплатнае і льготнае забеспячэнне наступнымі тэхнічнымі сродкамі сацыяльнай рэабілітацыі: кіем тактыльным для сляпых і са слабым зрокам; дыктафонам (плэерам); сотавым тэлефонам з праграмным забеспячэннем, які сінтэзуе мову (смартфонам); прыладай для праслухоўвання агучанай літаратуры (плэерам); гадзіннікам з сінтэзатарам мовы; вочнымі пратэзамі; кантактнымі лінзамі; лупамі.

Інваліды 1 групы па зроку забяспечваюцца вышэйназванымі сродкамі рэабілітацыі на падставе індывідуальнай праграмы рэабілітацыі або заключэння ўрачэзна-кансультацыйнай камісіі

(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 30, 31 жніўня.)

КРАДЗЕНАЕ ЦІ НЯЎЛІЧАНАЕ?

АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ ЎЛІКУ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ ЯК ШЛЯХ ДА ПАМЯНШЭННЯ СТРАТ

Адзін брастаўчанін, які жыве ў прыватным доме на ўскраіне горада, развёў падсобную гаспадарку. Ежу для саёйнай гатаваў у вялікай ёмістасці з дапамогай ТЭНу. Апошні ўключоў у разетку, якую ўстанавіў на ўводным кабелі за межамі домаўладання. Калі спецыялісты электрасетак наведалі падворак, «кармакужня» працавала ва ўсю. Ежа для жывёлы кіпела і булькала. Гаспадар жа пры гэтым не нёс ніякіх матэрыяльных страт. А ўся справа ў разетцы, якая забяспечыла спажыванне электраэнергіі да прыбору ўліку. Гэты факт з уласнай практыкі згадаў угутары з карэспандэнтам газеты намеснік генеральнага дырэктара РУП «Брэстэнерга» Аляксандр САЛІВОНЧЫК.



І хоць прыведзенаму прыкладу некалькі гадоў, паводле слоў Аляксандра Іванавіча, уяўляе ён сабой вельмі ўжо тыповую, да таго ж яскравую карцінку: падвінкі бегваюць, корм для іх гатуецца, а гаспадар і ў вус не дзьме. Гэты аазіс жыццявага жыцця ў горадзе... за кошт энергетычнай арганізацыі. Потым, праўда, быў падлічаны ўрон, нанесены ў выніку няўлічанага спажывання энергіі. Страты грамадзянін кампенсавалі, выплаціў і штраф дзяржаве за адміністрацыйнае правапарушэнне.

Падобных прыкладаў хапае і ў гэтым годзе, дастаткова азнаёміцца з дакументамі праверак службы збыту электраэнергіі названай арганізацыі. Сёлета адзін з жыхароў гарадскога пасёлка Ружаны ўхітрыўся накінуць на правады свой прыбор і «пампаваць» электраэнергію, так бы мовіць, наўпрост. Урон ад такога «левага» спажывання склаў 1154000 рублёў. У падобных справах заўважаны жыхары Пружан і Баранавіч, а таксама многіх іншых населеных пунктаў.

Суайчыннікі прымудляюць розныя спосабы крадзяжу электраэнергіі. І спосабаў гэтых дзясяткі. Розныя «жучкі» ў лічылніках, як ужо гаварылася, накідванне правадоў ў устаноўку разетак да прыбораў ўліку. Асабліва грашаць гэтым удалалнікі дамоў, узведзеных на пачатку 90-х гадоў. Тады нярэдка праводзілі электрыфікацыю сядзіб без прыцягнення спецыялізаваных арганізацый, часта гэта рабілі людзвы без ліцэнзій. Цяпер тыя кварталы сталі сапраўднымі галаўнымі болям для энергетыкаў. І работа па выяўленні крадзяжоў тут вельмі складаная і карпатлівая.

Акрамя тых, хто не плаціць уплат, знаходзіць усляжкі незаконных схаванкі, ёсць шэраг проста неплачельчыкаў

— людзей, якія дапускаюць запалычынасць на аплата электраэнергіі. Сярод іх вылучаецца катэгорыя праблемных сем'яў. Калі гаспадар кватэры альбо дома п'е, не працуе, вядзе асацыяльны лад жыцця і не плаціць за спажыванне электраэнергіі, такому спажыўцу застаецца толькі адключыць святло. Да гэтага праводзіцца пэўная работа. Абаненту некалькі разоў напамінаюць пра неабходнасць аплаты, а калі і пасля гэтага ён не рэагуе, тады і прымяняецца такая мера, як адключэнне. А доўгі, бывае, спяганяецца праз суд.

Нярэдка даўжнікам становяцца і звычайныя, а не праблемныя сем'і. Прычыны бываюць розныя: напакталі матэрыяльныя цяжкасці або ад'ехаў чалавек на некалькі месяцаў, а заплаціць забыў. Бывае, што адзін з членаў сям'і спадзяецца на абавязковасць другога ў ажыццяўленні ўсіх плацяжоў, а той праўляе недысцыплінаванасць. Для такіх выпадкаў, напрыклад, у Баранавічы і Брэсціх электрасетках устаноўлены апаўшчыальныя прыборы «Рупар». Гэты прыбор у адпаведнасці з камп'ютарнай праграмай выбірае даўжнікоў, аўтаматычна дазвоняецца ім і настойліва напамінае, што за карыстанне святлом трэба заплаціць.

Відавочна, патрэбны такія «Рупар» і на Століншчыне. Праверка спецыялістамі Столінскіх электрасетак парадку ўліку электраэнергіі ў Альшанках, іншых вёсках Давыд-Гарадоцкай зоны выявіла лікві шэраг найгурубейшых парушэнняў. Альшанцаў ды іх землякоў уся краіна ведае як настоймых працаўнікоў і удалых прадпрыемльнікаў, якія вырошчваюць сотні тон агуркоў, іншай агародніны, ягад, кветак. Але ж для атрымання высокіх ураджаў патрэбна і шмат элект-

лася, што за электрычнасць трэба ўсё ж плаціць больш за 7 мільёнаў рублёў.

Такім чынам на працягу 2011 года на прадпрыемствах і арганізацыях, у дамах і дачных кааператывах вобласці РУП «Брэстэнерга» выяўлены ўрон ад недаплаты за электраэнергію на суму 6,572 мільярда рублёў.

Праблема мае эканамічны, так і сацыяльны характар. На працягу матэрыялу я наўмысна ўжываю слова «крадзеж», хоць мяне папярэджвалі, што гэта будзе трохі некарэктна, бо ў заканадаўстве няма такога паняцця, а ёсць толькі «няўлічанае спажыванне».

Але якім чцітлівым словам не замяняй крадзеж, сутнасць яго не зменіцца. Калі чалавек наўмысна выводзіць разетку за межы домаўладання, каб атрымаваць электраэнергію і не плаціць за яе, то што гэта? Чым адрозніваецца такое дзеянне ад прысваення будматэрыялаў з бліжэйшай будоўлі альбо збожжа за калгаснага збожжасховішча? Так што няхай закон паспявае за жыццём, а не мы будзем плесціца за недасканаласцю фармулёвак, які сабе і ў заканадаўчых актах. Праўда, ёсць спадзяванне, што новы закон «Аб электраэнергетыцы», які зараз распрацоўваецца, даць падставу для дакладных назваў і фармулёвак. Тут яшчэ варта размажыцца парушальнікаў. Адна справа, калі спажывец сумленна ўлічвае энергію і мае запазычанасць па нейкіх прычынах, і зусім іншая, калі чалавек прымудляе меры, каб ухіліцца ад ўліку і спажыць бясплатна.

Тыя паводзіны грамадзян — праблема не толькі нашай дзяржавы. Аказваецца, шмат ахвотных карыстацца электрычнасцю задарма і ў Еўропе, Азіі, Лацінскай Амерыцы. Расійскі даследчык Ю. Жалезка піша ў сваёй манарграфіі: «Значным фактарам з'яўляецца ўзровень пакупніцкай здольнасці і менталітэт насельніцтва ў рэгіёне. Вядома, што ўзровень камерцыйных страт вышэйшы ў тых краінах, дзе ўзровень жыцця невысокі. Напрыклад, у Індыі сумарныя страты электраэнергіі перавышаюць 26%. У адной з аргенцінскіх энергетычных кампаній, якая забяспечвае паўночныя кварталы Буэнас-Айрэса, страты электраэнергіі ў 1992 годзе перавышалі 30%.

■ Купляйце беларускае

МЕНЮ ДЛЯ НЕМАЎЛЯТ ПАШЫРАЕЦЦА

Далей кампанія «Славфуд», а менавіта ёй належыць вытворчасць дзіцячага харчавання пад маркай «Абібок», занялася пошукам пастаўшчыкоў сыравіны. Супрацоўнікі праінспектавалі больш за 100 беларускіх сельгасвытворцаў, але кантракты на вырошчванне экалагічна чыстай агародніны (квасіцатныя капусцы, гарбузоў, кабачкоў, брокалі, буракоў, бульбы і морквы) заключылі толькі з трыма. Гародніна тут вырошчваецца без прымянення нітратў і пестыцыдаў. Пасадка, праполка, збор ураджаю робяцца толькі ўручную. Упершыню на беларускім рынку з'явілася дзіцячае харчаванне з буракоў. Раней вытворцы не рызыкавалі брацца за выпуск такой прадукцыі, бо існавала меркаванне, што вырасціць гэтую гародніну чыстай практычна немагчыма (буракі маюць асабліва высокую канцэнтрацыю нітратў).

Як расказаў падчас прэзентацыі новай дзіцячай прадукцыі дырэктар СААТ «Славфуд» Вячаслаў Ткачоў, ідэя вырабляць дзіцячае харчаванне, якое раней не было на айчынным рынку альбо яно было прадстаўлена дарагой замежнай прадукцыяй, з'явілася, калі ён сам як малады бацька сутыкнуўся з праблемай пошуку прадуктаў для ўвядзення прыкорму для малых дзяцей.

«Абібок» сёння — гэта пюрэ з садавіны і гародніны, а таксама нектары без выкарыстання якіх-небудзь дабавак — цукру, солі, крухмалу, кансервантаў. Трэба заўважыць, што ў асартыменце гандлёвай маркі прадстаўлена і ўнікальная прадукцыя — пюрэ з агародніны і садавіны на аснове казінага малака. Падобнае дзіцячае харчаванне да гэтага часу не выпускалася не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах СНД.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ

МЫТНЯ — «НА ЗАМКУ». ЯЕ НЕ «ЎЗЯЦЬ» НАВАТ У ПАЛЬЧАТКАХ

Кантэйнер з гаспадарчымі пальчаткамі і навяснымі замкамі кітайскай вытворчасці коштам звыш 1,5 мільярда рублёў затрымалі супрацоўнікі Мінскай рэгіянальнай мытні ў пункце мытнага афармлення «Маладзечна».

Сюды чыгуначным саставам з Літвы прыбыў кантэйнер з калынамі, навяснымі замкамі, гаспадарчымі пальчаткамі і свечкамі для тартоў. Згодна з заяўленымі звесткамі, агульная колькасць тавару кітайскай вытворчасці складала 929 грузавых месцаў, — паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэта. — Нягледзячы на тое, што ўсе прадстаўленыя дакументы былі ў парадку, мытнікі ўсё ж вырашылі правярць кантэйнер на наяўнасць у ім «лішніх» тавараў. Высветлілася, што нездарма.

Пасля выгрузкі і пераліку змесціва кантэйнера аказалася, што навясных замкоў і гаспадарчых пальчаткаў увозіцца ў чатыры разы больш, чым было заяўлена ў дакументах. Незадеклараваныя 95 тысяч пар пальчаткаў і 26 тысяч штук замкоў агульным коштам звыш 1,5 мільярда рублёў канфіскаваны. Па факце выяўленага правапарушэння распачаты адміністрацыйны працэс.


Сяргей РАСОЛКА.

Спецыялісты Мінскага метрапалітана выпрабавалі тэрміналы для аплаты праезду пры дапамозе банкаўскай карткі

Магчымасці прыёму ад пасажыроў аплаты праезду ў метро з дапамогай банкаўскай карткі і выноснага тэрмінала правярылі на станцыях сталічнага метро «Плошча Леніна», «Кастрычніцкая», «Якуба Коласа». Як паведаміў карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» начальнік службы руху КУП «Мінскі метрапалітэн» Рыгор Якімкаў, выпрабаванні прайшлі б пераходзіць укараненню сістэмы безаўнаўнага разліку ў падземцы, не было. Таму ў верасні метрапалітэнаўцы плануецца усталяваць на станцыях як мінімум па адным тэрмінале ў кожным вестыбюлі. Першай стане «Кастрычніцкая». Пазней гэтымі прыладамі абсталяюць і астатнія касы. З першых чыслаў верасня пачнуць навуучыя касіраў працы з імі. Усяго ў бліжэйшыя месяцы плануецца усталяваць 93 тэрміналы.

Магда КРЭПАК.

«Мінск—Навіны».



ДЗЯВЯЧЫ МОСТ

— «Ясельда» і «Белая Вежа» — у Брэсцікай вобласці. Непрацоўчыя інваліды 1-й і 2-й груп незалежна ад прычыны інваліднасці маюць права на першачарговае бясплатнае саанортна-курортнае лячэнне або аздараўленне.

Для пастаноўкі на чаргу на атрыманне бясплатнай пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне вам неабходна звярнуцца з заявай ў прадстаўніцтва Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лічынні населенніцтва па месцы вашага жыхарства. Пуцёўкі ў гэтыя санаторыі могуць быць таксама набыты за кошт уласных сродкаў непасрэдна ў санаторыях.

С.Д. Рогач, Станькава: У якія памеры ажыццяўляецца выплата пенсій грамадзянам, якія знаходзяцца ў дамах састарэлых на дзяржаўным забеспячэнні?

— Асобам, якія знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні ў дзяржаўных стаяцянарных установах сацыяльнага абслугоўвання, у тым ліку ў дамах-інтэрнатах для састарэлых і інвалідаў, выплачваецца 10% назначанай пенсіі, але не менш за 20% мінімальнага памеру пенсіі ў ўзросце.

у выпадках, калі памер іх пенсіі перавышае кошт утрымання ва ўстановах, выплачваецца розніца паміж пенсіяй і коштам утрымання (але не менш за 10% назначанай пенсіі і не менш за 20% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце). Інвалідам ваіны і іншым удзельнікам ваіны пенсіі выплачваецца ў такім жа парадку, але не менш за 25% назначанай пенсіі і не менш за 20% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце. Калі пенсіянер выбывае з дзяржаўнай стаяцянарнай арганізацыі сацыяльнага абслугоўвання на тэрмін звыш аднаго месяца (без адлічэння з гэтай арганізацыі), пенсія выплачваецца ў поўным памеры.

Рыгор, Маладзечна: Даведаўся, што ў нас у Беларусі інваліды ўжо даўно забяспечваюцца крэсламі-каляскамі з электрапрывадам. Куды неабходна звярнуцца, каб набыць такую каляску? Колькі гэта каштуе?

— Да 2009 г. вытворчасць крэслаў-калясак з электрапрывадам у нашай краіне не была наладжана, і, адпаведна, забяспячэнне інвалідаў імі не ажыццяўлялася. Пачынаючы з 2009 г., прадугледжана забяспячэнне інвалідаў 1-й групы і дзяцей-інвалідаў ва ўзросце ад 16 да 18 гадоў інваліднай каляскай з электрапрывадам.

Пастаноўка на ўлік, размеркаванне і забеспячэнне інвалідаў крэсламі-каляскамі, у тым ліку і з электрапрывадам, ажыццяўляецца на падставе індывідуальнай праграмы рэабілітацыі інваліда або медыцынскага заключэння ўрачэзна-кансультацыйнай камісіі дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя камітэтаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама.

Кошт крэсла-каляскі з электрапрывадам у жніўні склаў 20,5 млн. беларускіх рублёў, але інваліды вышэйназваным сродкам рэабілітацыі забяспечваюцца бясплатна (у парадку чарговаасці). Неабходна звяртацца ў органы аховы здароўя (у паліклініку па месцы жыхарства) для вырашэння пытання аб аглядзе на прадмет вызначэння медыцынскіх паказанняў і адсутнасці супрацьпаказанняў да забеспячэння крэслам-каляскай з электрапрывадам. Усю дадатковую інфармацыю вы можаце атрымаць непасрэдна ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства.

Святлана БУСЬКО.

